

KAMUNIKAT.org

Дзевяностыя forever:  
верши

УДК  
ББК  
Д

## I. Вертэрыяда.

Бібліятэчка часопісу "Дзеяслой" – Выпуск 7.  
Заснаваная ў 2006 годзе.

### Прылуцкі С.

Дзевяностыя forever: вершы. / Сяргей Прылуцкі. –  
Мн.: "Медисонт", 2008. – 148 с. – (Бібліятэчка часопісу  
"Дзеяслой" – Вып. 7.)

ISBN

Імя аўтара гэтай кнігі добра вядомае ў моладзевых  
літаратурных асяродках у Беларусі і па-за яе межамі.  
Сяргей Прылуцкі – лаўрэат многіх літаратурных конкурсаў  
і ўдзельнік шматлікіх пастычных фестываляў. Ягоныя  
творы друкаваліся ў зборніках і антalogіях маладой  
беларускай літаратуры, аднак асобнай кнігай выходзяць  
упершыню.

© "Дзеяслой", 2008  
© Сяргей Прылуцкі, 2008  
© Генадзь Мацур,  
мастакае афармленъне, 2008

ISBN

### Tabula rasa

#### *I. радзільня*

акушэркаю  
яна прысутнічала на маіх народзінах  
хударлявая маўклівая кабета няпэўнага веку  
з павутой ружовых прожылак  
на мармуровым чэрапе  
і прыгожым тварам мулаткі  
без касы з кароткай фрызурай  
прымачоучы роды  
яна была падобная да сукубы  
што высачыла спажыву

я згадаў яе  
бо гэта яна адцяла мне пупавіну зубамі  
яна выцягнула зь цёмнай і цёплай кануры  
у гэты сьвет ідыётаў і мяントў

але  
зайсёды і ўсе  
згадваюць рукі маці  
гэты імправізаваны "Тытанік"  
што закалыхваў на неспакойных хвалях  
і старая савецкая радзільня рабілася тваёй alma mater  
твайм першым флэшбэкам што съпее зіготаю болю

там штомесяц  
па даўгіх і халодных кафельных калідорах

на металічных вазках вывозілі  
маленькіх чырвоных пацучкоў  
падобных на кавалачкі съвежага мяса  
на пурпуроўыя гронкі папрыкі на зіхоткім падносе  
але зблізу  
у белых каламутных слоіках кунсткамеры  
яны страшылі розум  
занураныя ў сон

хаця які там быў розум у мяне смаркача  
што сікаў у плялюшкі і смактаў цыцку  
самім сваім існаваньнем дамагаючыся няўцямнага  
і толькі чорны балахон старое мулаткі  
маёй госьці з будучыні  
яе ссохлыя рукі-палачкі й круглыя вочы  
уладна гіпнатызавалі  
паціху забіраючы па кавалку  
спачатку пальцы потым нагу левую правую  
руку левую й правую геніталіі ныркі пячонку лёгкія  
страўнік вантробы  
мячык сэрца  
і толькі ў апошні момент  
ад нястачы кіслароду са страху  
знутры  
вырываўся ратавальны крык

## II. садок

ён завязвае неслухмянья боцкі  
седзячы на падлозе ў вітальні  
перед вялізным вокам люстра  
што нібы выхавацелька  
сочыць за кожным рухам

ён ідзе да шатні  
бярэ свой капялюшык вятроўку насоўку  
і па дарозе ў садок  
дагнаўши цёмную й рухавую

сьветку юлю марыйку  
сканфужана й сарамліва брыдзе побач  
нібы сабачка

ён ня любіць калі яму кажуць глупствы  
(звычайна дарослыя  
схільныя да спрашчэння)

будаваць у кутку піраміду нашмат цікавей  
за ўсе іхнія *ранішнікі* ды ёлкі  
үсе гэтыя ціхія гадзіны  
неядомыя й прэнсныя кашы

ён глядзіць як ягоныя раўналеткі  
юркі андрушкі сярожы  
б'юцца бегаючы жаляцца няні  
і думае якія ж яны ўсе прыдуркі  
(некалі тата сказаў так слухаючы навіны)

ён чакае калі прыйдзе восень  
каб зь вялікім букетам  
і ў белай кашулі з гальштукам  
увайсьці нарэшце  
даверлівым неафітам  
у той невядомы й таямнічы (о ілюзіі)  
панельны будынак ведаў

## III. першае кахранье апошняя чвэрць

пачыналася школа лінейкай і зъменным абуткам  
прапускаючы ўсіх праз плавільны тыгель сталоўкі  
дзе съціраліся межы між смачным  
здравым і гідкім  
і ўсе нашыя веды былі бясплатнау мышалоўкай

мы ўпарты зубрылі што гансы далёка не андэрсены  
але на контрольнай завальваўся кожны чацверты  
усе тыя міклухі маклаі мазаі ды амундсены  
вечна дзеесьці кудысьці плылі і блыталі карты

і нашто нам былі інтэгралы купалы ды ігрэкі  
для бацькоў? атэстату? прэстыжу?  
міфічнае будучыні?  
выдумлялі дарослыя новыя подлыя хітрыкі  
толькі хатні параграф на злосьць  
заставаўся нявывучаным

ды які ўжо там нафіг *on duty today* якія граматыкі  
калі ў думках адно баскетбол і красуня-дзяўчына  
у якое ўжо ўгледзеў ня толькі бюсцік ды майткі  
і якую кахаеш даўно зь невядомай прычыны

## Пасланьне да маладога вертэра

Ты ня ведаеш чаго чакаць ад лёсу:  
з працы выкінуць за п'янку ці дэбош,  
станеш гопнікам, падсядзеш на “калёсы”,  
прадасі апошні макінтош,  
малады няўрыймсльвівы гаўрош.

Ты дагэтуль не пабачыў пірамідаў,  
не ўзышоў на беласънежны эверэст,  
край атлантаў і зямля карыятыдаў  
не патрапяць у тваю дзясятку “best”.

Ты памрэш, малы, далёка не ў парыжы, –  
бо, на шчасьце, не прарок і не герой, –  
а ў звычайнім съветлагорску ці нясвіжы,  
праклінаючы жыцьцёвы гемарой.

Бо ня быў нідзе, ня ёсьць, ды і ня будзеш,  
пажыцьцёвы пэтэвэшнік-абармот.  
Тупа зь лярвамі здароўе каламуциш.  
Раскаваны пачатковец-ідыёт,

спадзяешся на шчасльвія расклады:  
купіш колы і з бутэлькі выйдзе джын,  
санта клаус мільён падорыць на каляды,  
прэзік лопне й прэзідэнтам стане сын.

Ты жывеш у атачэныні імпатэнтаў,  
бізнэс-лэдзі, мікі маўсаў, чаўнакоў,

далакопаў, копаў, хачыкаў, студэнтаў,  
супермэнаў і астатніх чувакоў.

Ты зь дзяцінства марыў лётаць на камбайне,  
стаць ды-джэем, і сэнсэем заадно;  
нават зараз, завісаючы ў он-лайніне,  
летуценіш пра чырвонае “рэно”,

пра бамонды і рашучасць джэймса бонда,  
пра жанчыну, што кахацьме да труны:  
не за бабкі, а за так, нібы джаконда.  
Пра жыцьцё безь підарасаў і вайны.

Ты за сонца, што заглянене у ваконца,  
за галодных, што заглядваюць у рот,  
за каросту, трывер, сіфіліс у штонцах.  
За прыгожы горад-сад-і-агарод.

За гарэлку й цыгарэты без нацэнкі,  
фізкультуру і здаровы лад жыцьця,  
каб заўжды была на піве пенка,  
каб мінала міма роспачы ладзьдзя.

За саюз братэрскі бусыліка зь цімошкам,  
за суцэльны карнавал і галівуд,  
каб каты таўсьцелі і ня мёрлі мышкі  
і заўсёды раскрываўся парашут.

Каб – купацца ў малацэ і шакаладзе,  
каб расьлі каноплі – я іх так люблю!  
Каб зъявіўся невядомы камікадзэ  
і зрабіў краіне мёртвую пятлю.

Мой адзіны, мой любімы і харошы,  
хай твайм учынкам будзе умалот!  
Хай гульня прыемнай будзе і прыгожай  
і натхненъне выдае адно джэк-пот.

## Мроі, мроі...

Раскавана й нясьпешна, нібыта ў рэкламе,  
непрыкметны мужчынка залазіць у джып.  
“Ах-паскуднік-які!”, – засмучаецца мама.  
Я ж вачыма да формаў мустанга прыліп.

Таніроўка, высокія колы – ах, мары!..  
Ён імчыць, ён ляціць у шыкоўны *night club*.  
Мама лаецца брудна, зъяніўшыся ў твары,  
і ня бачыць такое красы. А магла б.

Зрэшты, што яна бачыла, міная мама,  
ці магла што прыкметніць у чэргах па хлеб.  
Вунь пэжко, сістраэны й любімы мой самы  
порш-карэра, магутны і гожы як Фэб!

Атлетычнага корпусу бліск металёвы,  
зоркі дыскаў, напружаны ўнутраны гул.  
За такога зрабіць што заўгодна гатовы.  
Гэта – густ. Гэта – стыль і прэстыж. Гэта – cool.

Я свой шлях не праехаў яшчэ да паловы –  
мне шаснаццаць з паловай гадоў усяго.  
Уяўляю: сядою ў аўто сваё з клёвой  
цёмнавокай дзяўчынкай, зь якой – ого-го!...

Як па масльле пракацімся ноччу Берлінам  
(немцы – асы што тычыцца аўтадарог).

Можа, склеп у Марселі наведаем вінны  
ці ў Жэневу заскочым, нібы незнарок.

Гэта ўсё і наўна, і съмешна, і горка.  
Заўтра з раніцы – школа. Кантрольны дыктант.  
Здам экзамены – зъеду хутчэй на заробкі.  
Імігрант, гастарбайтэр, няўрымсьлівы Дант?

Тут ніяк не займець мне карэры й кар'еры, –  
пражывацьму гады і бухацьму з нуды.  
Лепш туды, дзе зьевіняць залатыя крузэйра.  
І – на думаць вяртацца сюды.

## Арфей

*Ты, цемра, што мяне радзіла...*  
Р. М. Рыльке.

Як і заўжды, на Варшаўскім мосце  
выходзіш з машины.  
Сапсаны, сапсэлы канвеер мытні,  
сябры, знаёмцы...  
Цыгарэта за цыгарэтай зь відам на рэчку,  
памежныя вышкі,  
на зъмяінае тулава чэргаў, ярмарку жарсьцяў.

Гэта былі няўянныя зборышчы душ,  
якія сноўдалі каля шапікаў з дрэнным фастфудам  
і ўзіраліся скрэз туман у адным кірунку.  
Цямнела вада за адхонам. Больш не было нічога.  
Хіба што зарасьнікі й прывідныя лясы.  
Мост над вірамі, шэрае люстра неба.  
А ўдалечы – між аўто, людзей, прасталытак –  
быццам планкі бар'ераў на стадыёне,  
віднеліся абрывы шлагбаўмаў.

Ноч, ледзьве на раніца; дрымота й чаканьне гадо  
ў бурлівым варыве моў, дыялектаў і рас:  
скрыні з карэйцамі, партыя съвежых лаосцаў.  
А вось і ён, твой дзяжурны зъмены, мытнік гермес:  
“ваш квіток”, “кіруйце на трэці шэраг”,  
“калі ласка, пашпарт”.  
Свае абавязкі выконваў, як і належыць:

пакуль душу маю разъярэджваў позіркам, тут жа спрактыкавана абшукваў аўто.

Нават потым (па ўсім) трывога, нібы сабака, не адставала і бегла заўсёды побач.

Але большасць – тутэйшыя:

дзядзька са століну, цётка

зь відамлі, два маладзёны з чарнаўчыц, нібы цытаты з адной і той самай кнігі. Сьвітанак і кава з хатдогам. Метамарфозы лёсаў чаруюць вока.

Вось ты і маеш тую *нібыта-свабоду*,  
што блукае па венах і падвышае ціск.  
Зънерваваным арфеем ганяеш да беластоку,  
а твая эўрыдыка – палонная ў царстве айчыны.  
Пад нагамі ніякае глебы – яе й не было ніколі.  
“Гэткім гандлем ты мецьмеш свой мінімум”, –  
кака пагодак,  
выхаванец хіп-хопу, свабоднага сексу й бясчасця.

Што ж, і ў гэтым скаваныя  
пэўныя праўда і шчырасць.

Бо яго зая...лі, давялі да апошняе рысы  
іхні ментарскі тон, засыярогі, іхнія будатрады,  
іхні цёплы куток з муштакамі, сном і гарбаткай.

Атрымаўшы патрэбны штамп, зынікаеш за даляглядам:  
са сваімі сумнівамі, верай, каханьнем,  
жыцьцёвай мэтай.

Калі ты малады – кайфуеш з уласнай няведы.  
Аднак і ў яе, як і ў візы, аднойчы сканчаецца тэрмін.  
І тады дзяжурны гермес спыняе і кажа, наўпрост у очы,  
абыякава й патрабавальна: “Вяртайся”.

І ты едзеши назад, каб неяк уладкавацца  
качагарам у штолыні аіду, пад бок да сваёй каханай.  
Таму колы аўто пажыраюць кавалкі дарогі дамоў  
няўпэўнена, мякка й цярпліва.

## Дэкарт па-беларуску

прыемна штовечар выходзячы на балкон  
назіраць як родны мікрапаён  
жыве насуперак дурацкай фразе – когіта эрга сум –  
як для мяне занадта саманадзейнай  
відаць дэкарт не стаяў ніколі ў чарзе  
не адказваў за свой базар  
у яго часы не было закусачных і лавак каля пад'ездаў  
зрэшты і саміх пад'ездаў таксама яшчэ не было  
ён ня быў на футболье на матчах раённага кубку  
і ня ведаў пякучага болю ад заточкі  
    у цёмным завулку  
і наогул што можна сказаць пра мужчыну  
які не любіў вандраваць  
ён проста сядзеў і думаў што многа чаго разумее  
але насамрэч глыбока памыляўся  
бо жыцьцёвы атракцыён працуе сам па сабе бо ён  
аўтаномны і мысліць тут абсолютна лішняя справа

дэкарту варта было б уладкавацца  
    на завод падымацца а пятай раніцы  
піць з мужыкамі ў шатні па пятніцах  
за перамогу “Тарпеда” ці за той жа дзень ведаў  
штодня ён бы мінаў прахадную –  
прапетарскую браму мудрасці – празь якую  
замест глыбокіх пасажаў выносіў бы пад паліто  
цікавыя гайкі цывікі пасаціжы...

а думкі думкі яны як гарбата на падваконьні –  
хутка астываюць і губляюць смак

## Прапетар-зонг

Вось і настала гадзіна,  
калі ў галаве, бы турбіна,  
гудуць твае мары ды юры.  
І думкі – тупыя, бы куры.

Ты зранку, пас...аўшы ахвотна,  
ідзеш на завод, бесклапотна  
пярдоліш дэталь за дэтальлю.  
А ўвечар – сваю Натальлю.

Ёй дарыш цукеркі ды цацкі.  
Азартна, па-заліхвацкую,  
спускаеш у клубах заробак, –  
юнац, прапетар, недаробак.

Жадаеш зрабіцца банкірам,  
быць сябрам Міног і дэ Ніра,  
піць грапу, ня ведаць грыпу,  
грэць дупу ва ўласным джыпе.

Ад гэткай херні рамантычнай,  
аніяк жа цябе не датычнай,  
бухаеш у таньненъкім бары,  
пасыля – у дварох пад гітару,

дзе трывальніш ня цурыхам-рымам,  
але найбанальнейшым крымам,  
і лезеш, прымроўшы мора,  
пасікаць у зарасьцях флоры.

## Супермаркет адзіноты

Ірэнэ Карпа

*"Hoping for the best, but expecting the worst  
Are you gonna drop the bomb or not ..."*

Alphaville.

Сястра, мы з табою расылі пад штандарам мілосыці.  
Спажывалі напоі ня думаочы пра колькасъць.

Мы жылі ў акопах нянавісьці, у джунглях жарсыці.  
Мы любілі мінулае зынішчыць, а потым скласыці.

Мы трымалі самоту ў клетцы са злосыцю разам.  
Мы разынеслы пад безылічы вёсак і гарадоў заразу  
лёгкадумнай свабоды. Мы клялі мяшчанская норы.  
Мы ня ведалі меры, бо ў сэрцы шумела мора

нерастрачанай дзікай пяшчоты. Сястра, мы сталі  
чым і хацелі стаць – засечкамі на забрале

у бяздарных кіхотаў, у пафасных ідыётаў.  
Нам для бунту былі без патрэбы гарматы і роты.

Так, жыцьцё назьбірала ў кошык сумніўных рэчаў.  
Так, мы ведаем зараз, што час можа адно калечыць.

Нам, сястра, толькі зараз адкрылася трэцяе вока:  
да перамогі – паўкроку, і гэта цяпер – далёка.

## Дзевяностыя forever

...добрі часы погані часы – вони залишали шанс  
Сяргей Жадан.

Шчасльвай дарогі – кажаш ім – знайдземся як  
і матаеш назад касету вулічнага юнацтва  
дзе бязладны гоп-стоп у раёнах горкіх на смак  
дворыкі крамаў сны малалетніх лярваў  
съляпое РБ дзевяностых амнезія нерваў

Цяпер ужо звыклымі сталі бунты падлеткаў  
аўганская шмаль нянявісьць уцёкі з дому  
засталіся трывогі твае палахлівия съведкі  
страх прыхаваны пад скурай разборкі урыўкі фраз  
стараая факін мараль што скарысталася з нас

Школа нам не дала анічога набор алоўкаў  
форма паёк пара дзяжурных ведаў  
сінтэз нагляднай батанікі й фізпадрыхтоўкі  
прэла за шыбамі сонца й шалела ртуць  
у венах цнатлівых ад піянэрскага “Будзь...”

Сэрцы пустыя нібыта прылаўкі сельмагаў  
дзеці прамзон і вялікіх пустых стадыёнаў  
толькі і ёсьць у вачох што наіўная прага  
стаць футбалістам банкірам ці лоўцам сноў  
зрабіўся грубейшым твой слоўнік душа – пагатоў

Ад каханьня цяпер толькі дзьве пустыя абгорткі  
барацьба ў душы ўвайшла ў стадыю зацяжное

на перапынках смакуючы формы порнаакторкі  
пераходзі ў дзеўкі на дзеўку з клас  
твой пратэстанці Бог багоміў джаз

Зірні твае раўнагодкі ўжо заскокаўць у цягнічок  
і матляюць рукамі – давай не тушуйся пацан  
але ўгледзеца лепей – табе ў цалкам іншы бок  
на вакзальнай лаўцы парамі съпяць галубы  
ўсё што робіш робіш інтуітыўна – абы

Бо гатовы жыцьцёвы план грашыць сафізмам  
маўляў чарапахі хутчэй сягаюць вяршыняў  
маўляў у ахілаў адны панты і харызма  
і ў пятках душа падпіши пане файсце кантракцік:  
садок вэ-нэ-у галімая праца раптоўны інфаркцік

Ці пра гэта чытаў ты ў мастацкай літаратуры  
але разум хутчэй шануе законы джунглій  
за съцяною бухае твой пралетарскі гуру  
у надвор’і нязменны прагноз: съпёка й залевы  
у позе лотасу тупа сядзіш пад дрэвам

Ападае лістота з сакуры то бок зь вішні  
атрымаўшы грын-карту сябрэ адлятаюць у вырай  
мо чарговы тэракт рыхтуе алах-усыявышні  
і таму мо апошні раз патэлефанай дамоў  
усё нармальна мама нармальна шоў маст гоў он

## **lucky strike**

чаго табе заўсёды хацелася –  
каб ніколі не нагіналі ракам  
каб жыцьцё заставалася  
непрадказальным як цыклон  
і чистым як лёгкія немаўляці  
але цябе маюць цябе пастаянна маюць  
праца даўцы чыноўнікі – заўсёды  
сябры і каханыя – час ад часу  
і на важна што выходзіць у выніку –  
адсутнасць грошай і сувязяў у першым выпадку  
або галімы прыход ад галімага амфетаміну ў другім  
бо ўсё адно ты той каго выкрасылі  
са сьпісу запрошаных  
каго паклалі на аперацыйны стол  
і пакінулі без наркозу

уся сістэма нагадвае вайсковыя вышкілы  
дзе тваё жыцьцё гэта халяўны паёк  
які ўсе намагаюцца сьпі...дзіць

бо гэта асноўная практика выхаваньня  
бо ты вымушаны нечага шукаць  
напрыклад каханьня так каханьня  
а каханьне як вядома нібы сабака –  
аднойчы ўцякае трапляе пад машыну  
або захворвае на шаленства і яго забіваюць  
папросту выводзяць у лес і пускаюць кулю ў сэрца

ты вымушаны нешта мець  
напрыклад працу так безумоўна працу  
ты ламаеш ногі псуеш вочы і слых  
рвеш адносіны з душой мяняючы яе на съпецоўку  
і стабільныя пенсійныя адлічэнні  
а ў гэты час прэзідэнт бос  
прафсаюзныя сукі і сусед адначасна  
трахаюць цябе трахаюць  
а калі не цябе дык тваю дзяўчыну дакладна

будучыня гэта прыдумка  
дзярж. інстытутаў і карпарацыяў  
ня думай пра будучыню –  
гэта бясплатны дадатак да гнілой галавы  
цябе проста трymаюць за лоха а калі трэба і за яйцы  
тamu ідзі на барыкады  
будзь заўсёды з тымі хто не клапоціцца пра мараль  
хто ніколі не складае праграмы наперад  
бо любая зададзенасць – пройгрыш  
будзь з тымі каго ў бардэль вядзе адзінота а не пажада  
а ў магілу – трагічны выпадак  
які далёка далёка ня выпадак але наступства таго  
што цябе нагінаюць ракам  
пастаянна нагінаюць і  
трахаюць  
трахаюць  
трахаюць

навошта патрэбны мёд цярпеньня  
калі ёсьць пякучая мята злосьці?  
навошта съвятыя зь іх стыгматамі  
калі бог што жыве з табой у адным інтэрнаце  
рыхтуе няверным татальны страйк?

## In the death car we're alive

сярэдзіна дзеяностых.

за касай стаіць звычайны завочнік  
факультэту фізічнай культуры.  
але ж з урокаў жыцьця і з таннай літаратуры  
усім добра вядома,  
што ў аазіс бензіну і нафты праста так не трапляюць;  
што за поясам у яго поўная абойма;  
што за ягонай душой даўно ідзе паляваньне;

што за съпінай нехта стаіць і нагадвае пастаянна –  
“чувак, жыцьцё яно падобнае на бензабак,  
бяз нашага паліва ты ня варты ні цэнту”.

а ён маўчыць.

як прафесійны гімнаст  
ён спрабуе знайсьці раўнавагу  
між сёньня і заўтра.  
між съветам чужых і жывых грошай  
і сваіх, але мёртвых, корэшай.

з партатыўнага радыё быццам прывід  
выпаўзае *lou reed* так гэта ён  
геніяльны стары *lou reed*  
студэнт адкаркоўвае пляшку віскі  
і робіць вялікі глыток

потым, як у гангстэрскім кіно,  
пад'яджае аўто  
на хаду расстрэльваючы вітрыну,

школьніка, маладую жанчыну  
і некалькіх дальнабойшчыкаў,  
што зайшлі за бутэрбродамі і малаком.  
“сукі” – рычыць студэнт,  
выпаўзаючы з-пад прылаўка.  
“сука” – рычаць гангстэры ў сваім шасьцісотым  
і зынікаючы за паваротам.

чароўнае радыё пераходзіць на *iggy pop'a*  
яго чуюць сабакі што грабуцца ў съметніцах  
чуюць копы  
яго чуюць нават мёртвя ў гандлёвой зале  
чые харон што прыехаў па іх на сваім  
тагасьветным аўтамабілі  
*in the death car we're alive* – паўтараючы яны  
не зусім разумеючы  
што гэта ўвогуле значыць

і раптам у дальнім канцы стаянкі ён заўважае пару.  
яна папраўляе панчохі, быццам толькі што мела  
секс, а секс яна мела,  
секс яна мела дакладна –  
у найбліжэйшым падлеску, зъехаўши з трасы.  
такое мроіцца ў 14 або 16 –  
каб было небяспечна і сумна,  
абавязкова павінна быць сумна.  
як гэта звычайна бывае ў жыцьці.  
як звычайна бывае ў таннай парнусе.

ім хапае двух стрэлаў двух кароткіх імгеньняў  
выжывае мацнейшы казаў дарвін  
выжывае мацнейшы паўтараў кіплінг  
студэнт урубае радыё запальвае папяросу  
і едзе туды дзе  
стаіць прахалодная раніца восені  
і сонца бы газавы выхлап  
распушчаецца ў паветры

## Vigilia

кожны сънежань перад калядамі  
жыцьцё нібыта робіца съвятлейшым  
быццам съвяты Пётр прыадчыняе сваю браму  
і райскія промні кранаюцца нашых твараў  
і тады верталёты падаюцца ўкормленымі анёламі  
што патрулююць паветраныя калідоры  
а неба – бясконцым сюррэалістычным фільмам

але я заўсёды ў сябе пытаўся  
нашто яны тыя каляды і хто іх наогул чакае  
нашто яны наркаманам –  
у іх свае каналы прасъвятленыя  
нашто спартсменам –  
у іх свой трэнер і ім ня трэба другога  
і нават для рэлігійных фанатыкаў гэта толькі  
бясплатная рэклама іхній  
съвятой карпаратыў

бо пакуль съвятар прамаўляе  
не – пакуль съвятар адпрацувае  
свой новы BMW і месца  
    ў райскай наменклатуры  
у гэты ж час  
у якой-небудзь раённай лякарні  
малады акушэр прымое роды  
ў маладой прыгожай цыганкі  
зьверху б’е ў очы хірургічны сафіт

а вуліца поўніцца сабачымі брэхамі  
і пакуль съвятар мые руکі  
    перед съвяточнымі банкетамі  
дзяўчына ўцякае ў невядомым кірунку  
у свой таямнічы табар  
ніхто ня ведае яе імя  
зрэшты гэта нікога і не хвалюе  
потым па хлопчыка прыходзяць троє з КМБ –  
Камітэту Ментальнаі Бяспекі  
і забіраюць туды дзе яму  
ніколі ня стаць месіяй  
яго чакае жыцьцё – густое як кроў і сухое як хлеб  
і ў ім для яго толькі дзьве дарогі –  
фрэзероўшчыка 5 разраду  
або фрэзероўшчыка 6 разраду  
і ня важна што ён выбярэ  
бо які тут нафіг выбар

ягонай бібліяй будзе стос порначасопісаў  
а паставай сябры і праста пітушчыя незнамцы  
мецьме палюцыі комплексы крызіс сярэдняга веку  
класічны набор класічнага лузера  
і сама па сабе гэта ня дзіўна але небяспечна  
бо аднойчы такіх як ён знаходзяць мёртвымі  
з расхрыстанымі рукамі і ногамі  
на балконе забруджаным галубамі

і што б ні казалі  
апосталы бацькі альбо твой участковы  
забудзь усе запаведзі  
і пастараіся палюбіць  
гэты кашмар

## 11-я запаведź

палячы ўвечары на балконе  
зъ відам на задні двор працтвовае крамы  
ня думаеш ні пра што  
проста назіраеш як каты  
нібы злыя духі  
б'юцца ля съметніцы  
за кавалак лівернай кілбасы  
а рабочы электралямпавага заводу  
выпіўшы за шапікам файст пладовага  
нясе дахаты меж цыбулі  
каб парадаваць жонку  
каб жонка ня біла  
каб жонка хая б любіла  
калі ўжо каханьне  
20 гадоў як паслала іх абох падалей

а на лаўцы за домам  
пад гітарны бой  
дзяўчаты робяць мінет  
а пацаны згадваюць Лёху з “Мантаны”  
і помста съпее пад іхнімі  
чорнымі курткамі

дапаліўшы цыгарэту ідзеш на кухню  
п'еш малако  
і чуеш як сусед зъверху  
твой школьны ваенрук  
б'е жонку галавой аб кафель

## пена будняў

ідзеш дадому пасъля працы  
і вячэрніе места як вопытны наркаман  
запускае цябе ў свае вены  
і нібыта нічога – нібыта ўсё складваецца  
але насамрэч нічога ня складваецца  
ніколі нічога ня складваецца  
усё распадаецца – як той будынак на рагу  
як сям'я суседзяў зь пятага паверху  
што здала маці ў вар'ятню і шукае прычынаў  
але прычынаў няма прычынаў ніколі няма  
ёсьць алкаголь і боль –  
магчыма адзінае што ратуе ад ілюзіяў  
і дзейнічае не па графіку  
грамадскай прыбіральнай сьвету:  
“мёртвия – налева жывыя – направа  
і вялікая просьба змывайце за сабой”

## Калыханка

Вось і казачцы канец,  
хто ня слухаў – на гаубец!  
Скокні ўніз, прыляж на дно,  
скуль нічога не відно.

Скончыўся крэдыт надзеяй –  
банк збанкрутаваў – хутчэй,  
не марудзь, бяжы адсюль,  
упарты і адчайны нуль.

Сьпяць і мышкі, і стрыжы,  
съпяць анёлы у душы.  
Скарыстаіся гэтай хвіляй –  
метраў 50 пад кілем –

жахні ў казачны тунель.  
Хлопча, ты засеў на мель:  
зациякае ў трумы страх,  
кліча ў цемру голас-маг.

Пакладзі ў бутэльку ліст.  
Ты – вандроўнік, ты – турыст.  
Скончыўся пусты круіз:  
зараз шлях дадому – ўніз.

## II. Дывертысменты, напісаныя пад кайфам.

### У дарозе, пад кайфам

*I am a passenger  
Iggy Pop*

Краявіды ратуюць ад скрухі й нуды,  
выпадковым маршрутам імчыш не туды,  
але ў цалкам адвольным напрамку.  
Бо жыцьцё і прырода – прайвы гульні,  
пару тыдняў шалёных у лёсу съязгні  
і свавольнічай бесъперастанку.

Сьвінафермы, ангары – някідкі той фон,  
што знутры вырывае прыглушаны стогн,  
натурадльны ў тутэйшых шыротах.  
Кожны ночны ліхтар – нібы казачны эльф.  
Непаўторны палескі жаночы рэльеф  
пазбаўляе спакою і цноты.

Гэты край выклікае іронію й жах.  
Як выходзіш і чуеш у тамбуры пах  
адпаведных інтymных секрэцый,  
сэрца поўніцца злосцю. Часовы сусед  
запрашае на доўгі й дурны тэт-а-тэт.  
І ў кішэні – апошні сестэрцый.

Ноч, вакзалы, лясы – букалічны ландшафт.  
Краявіды тутэйшыя – цудны варштат,  
каб пазбавіцца шкодных ілюзій:  
у акне сузіраеш сумбур і калаж,

то быў пляж, а праз хвілю калгасны міраж,  
дзе – калгасынік накідаўся ў зюзю.

Съвет падобны на казачную карусель.  
І падсеўшы на гэты шалёны кактэйль  
зь небясьпечных інгрэдыентаў,  
будзеш вечным наркотам. Вандроўным катом.  
Непатрэбнымі стануць здароўе і дом –  
гэты вечны гарнір хэлі-эндаў.

Сны-кавалкі. Прадмесцяյ брутальны бязлад,  
дзе пануюць убоства і матрыярхат,  
а дзяцей вырабляюць па п'янцы.  
Як казаў улюбёны Букоўскі: “Любы  
ідыёт мае права на шчасцце, абы  
той ня быў мудаком і засранцам”.

Съпяць фальклорныя цёткі з пружанскіх мясцін;  
праз адsek выюць песеньку бацька і сын,  
і жыцьцё, бы задымлены тамбур,  
увабраўшы гісторыкі нечых няпрух,  
па маршруце старым паўтарае свой рух  
і фартуне уціскае хабар.

Аніколі ня скажаш дакладна: за што  
любіш дух кантрабанды і моцны настой  
з дыялекставых лекавых траваў.  
Кожны рынак мясцовы – малы бабілон:  
там штурхаюць, паклаўшы на страх і закон,  
мірыяды кустарных тавараў.

У правінцыі зынік рамантычны налёт.  
Праз галечу, закінутасць, страх, недарод,  
штовячэрнія махачы-тосты  
традыцыйна кладуць на штомесячны план.  
Тут у кожным раёне свой родавы клан –  
местачковая коза ностра.

Тут самота – паўсюдны галімы рэфрэн:  
ён гучыць у размовах, ліецца са сцэн  
непаўторным айчынным дэфектам.  
І няважна, адкуль гэты культавы плач –  
ім заражаны кожны тутэйшы смаркач,  
кожны акр тутэйшага гета.

Салаўіны джэм-сэйшн лунае ўгary.  
Адзінокі цягнік паўз раўніны й бары  
перавозіць таемныя грузы.  
У статычным экране азёраў – блакіт.  
І настолькі пі...дата, што – кленчыш крэдыт  
у сваёй незгаворлівой музы.

Але ўвечары, гледзячы на зарапад,  
правінцыйны аматар прыгожых балад,  
цыгарэтку запаліш нясыпешна  
і адчуеш, як скоўвае холад башку,  
як лягчэе ад казачнага парашку...  
і становіцца тупа і съмешна.

## Рандэву з краявідам I

Ад ранку, калі на Міцкевіча  
лістота, павольна і велічна,  
нібы самагубца з даху  
ці з коміну, падае ўніз,

я бачу як людзі з торбамі,  
двугорбыя і аднагорбыя,  
напружана кроначь натоўпамі  
у рабочы свой парадыз

міма самотных нарыкаў,  
съветлафораў, съметніц, ліхтарыкаў  
на свае гіганцкія фабрыкі  
немавед для чаго.

Не хапае ім, бач, арганікі.  
Насалі ім, бач, батанікі.  
Усё карціц пабачыц Салонікі,  
Рым, Парыж і вяршыні гор,

хочь ня ведаюць ні арабскае,  
ні японскае, ні гішпанскае,  
ні ангельскае, ні нямецкае.  
Толькі “money” і “fuck”.

Выдумляюць якіясь канструкцыі,  
вырабляюць у ложках фрыкцыі,

песьцяць комплексы і амбіцыі,  
пераблытаўшы “густ” і “смак”.

Нехта звыкла капае гароды,  
росьціць дзетак нязнанай пароды,  
мацярыцца на ўладу й багоў ды  
задуменна чухае бок.

“Пераспала з Ільлём у амбары”.  
“Дзе вы бралі муку?” – “На базары”.  
“Кажуць, хутка тут будуць татары”.  
Местачкова-сялянскі лубок.

Я ж ад верасьня і да верасьня  
бесклапотна блукаю па беразе,  
пазіраю ў ваду, куды ўлезеш  
ды й ня вылезеш больш.

На абодвух бульварах прасторных,  
у дварох пастарэлых і хворых,  
дзе ў дрэваў татальны поstryг,  
ты як вош.

Назіраеш, бяздушны патрыцый,  
як наўкола лайні іскрыцца.  
І матыў зьніадкуль бярэцца,  
як у злодзея нож.

## Рандэву з краявідам II

(Тэрапія местам)

Ад цэнтра да Лебядзінае,  
самае ўскрайны места,  
ехаць, амаль паўгадзіны,  
паўз скрыні пад’ездаў, віньеткі  
універсітэцкага саду,  
пагоркі мастоў, табакеркі  
крам, проста хворыя хаты,  
начныя бары і храмы,  
могілкі ценяў, былыя  
гімназіі і казармы,  
шапіто залатыя кілімы  
ля самай ракі, завулкі  
і вуліцы паўжывыя...

Выйдзеш на самым апошнім  
прыпынку, дзе дрэвы енчаць  
пад вокнамі сотняў палат,  
напоўненых процымай астматыкаў,  
паўінвалідаў, неўротыкаў,  
сімулянтаў і сіфілітыкаў,  
што чакаюць вяртаньня назад.

І ад гэткай чароўнай эклектыкі  
адчуваеш: зь ягонае метрыкі  
цябе аніякі ласьцік  
аніколі ня здолее скрасыці.

## Рыжскія сектэты

Вось манах ідзе у рызе  
па старой каменнай Рызе  
пад трамвайны перазвон.  
Замак, Домская катэдра,  
рэстараны ў стылі “рэтра”,  
“sorry”, “ja”, “alas”, “pardon”.

Мадэрновыя будынкі,  
лес латыскае лацінкі  
ды падлеткавы жаргон.  
За гаворкай у пасажах  
пані й спадары паважна  
праганяюць кавай сон.

Ты выходзіш на *Barona*,  
турыстычная варона,  
пераходзіш цераз мост:  
зьлева – статуя Свабоды  
(водгульле паганскіх стодаў)  
азіраеца на West.

Вось – музей народных казак,  
крамкі сувеніраў, масак,  
пяцізоркавы гатэль.  
Вокны бюргерскіх кватэрак  
сузіраюць гнуткі бераг,  
супермаркетаў артэль.

У паветры – водар мора,  
пад зямлёй – піўніцы-норы.  
Голкі шпіляў, баржы прас.  
Ноч. Пустыя амбасады.  
*Valdemara. Brivibas.*

Тут жывуць, глядзяць у неба,  
лічаць золата і срэбра,  
фабрыкуюць новы міт.  
Еўрапейскі задні дворык,  
дзе таксама, як і Ёрык,  
адыхаюць у нябыт.

## начны кракаў

*асi i пятру*

гэты бар мо чацьверты – піва гарэлка ром  
немагчыма спыніцца а пісь дык бракуе моцы  
мы ўсіх прыгадалі вертава кейва ваячка  
і міжваенны джаз і румынскую парнаграфію  
цяпер час дадому але ногі вядуць да сарціру –  
я раблю сваю справу кірую потым да выйсьця  
дзе трymаючыся за съцены даўно чакаюць калегі

*kurcza* хадзем на танцпол кліча нейкая дзеўка  
ёй зараз файна а мне ўжо дайно херова  
іграе галімы *Prince* а за столікам побач  
бухаюць марціні стройныя афіцыянткі  
я бяру свой чырвоны *pall mall*  
і праз акно кнайпы  
гляджу як сярод падлітага тлуму  
брыйдзе у тумане калматы прыблудны сабака

быццам героі вестэрну азіраемся ў залу  
і моўчкі выходзім

гэта ня места а нейкі брадвейскі мюзікл –  
ілюмінацыя съпевы шолах вялікіх грошай  
ля бюргерскіх палісаднікаў я зноў адліваю  
задраўшы вочы на сіню зорную коўдру  
ды выю на месяц з самоты альбо па п'яні

мы разьвітваемся ля стадыёну  
што ляжыць між будоўляй  
авальным зялёным возерам  
чуваку ў мухасранск агнешцы таксама няблізка  
я іду паўз раён малалетніх футбольных фанатыкаў  
што згуляюць табой у футбол бязь лішніх словаў  
бо начная выправа як экспедыцыя Кука  
з адзінай істотнай папраўкай –  
ты ведаеш густы тутэйшых абарыгенаў

## Intercity

Едуchy паўз гатэлі, бардэлі і школы,  
паўз баракі зь людзьмі невядомага полу,

паўз іржавыя склады, заводы і звалкі,  
разумееш, чаму прабадзяўся там змалку.

Па мастох, дзе падлеткі папальваюць траўку,  
па мясцінах, дзе блытаюць Кафку і каўку.

Там, дзе сонца выходзіць шыкоўнай Манро.  
Там дзе месяц вісіць нерухомым зэро.

Ты імчыш у нікуды – бутэлька ў руцэ.  
І шалёныя тыдні, бы муха цецэ,

замест сну ліхаманку даюць назамен;  
расплаўляюць тугу, бы трубу аўтаген.

Усё, што ведаў, ты ведаў хіба напалову,  
і таму, нібы зъвер у руках Зьевералова,

у вагоне ляжыш, паўтараючы мантры,  
а ў суседнім купэ тупа рэжуцца ў карты.

Нібы трупы, ўсплываюць далёкія згадкі,  
гарады, пацалункі, разборкі і п'янкі...

Галава – быццам шумны вялікі паштамт:  
невядома, дзе твой і хто твой адрасат.

А жыцьцё, нібы гангстэрскае кіно,  
перамешвае ў купу дабро і лайно,

таму цела й душы тваіх Боні і Клайд  
уцякаюць пасьпешліва за далягляд.

## Sunshine reggae

У кракаўскім парку – спакойна:  
на лаўцы паліць студэнтка,  
задумліва й вельмі павольна.  
Наводдаль, нібы статуэткі,

стаяць падазроныя поцы –  
іх думкі пахіствае вецер...  
І сонца, галімае сонца  
манетай блішчыць на паркеце.

Няўзнак завісае, бы Windows,  
пейзаж, западаючы ў памяць.  
Стайш, юны кракаўскі Мідас,  
ня ў сілах нічога ня прагнуць.

Зайшоўшы ў краму – унізе,  
ля кінатэатру й управы –  
шукаеш, нібыта ў кнізе,  
ядомыя рэчы і стравы.

Выходзіш і чуеш адразу,  
што нешта ня так і ня тое:  
таемныя твары і фразы,  
і места – такое, такое...

Што тут найлянівейшы дэрвіш  
і той зь ненайгоршae касты.  
Што й сам пакрысе вар'яцееш  
ад лішку бясплатнага шчасьця.

## азія для бедных

сабраўшы валізы ты зноў пакідаеш пенаты  
лядоўня пустая ў вітальні стаіць пенелопа  
ужо ў самалёце згадаеш апошнія кадры  
расстаньня з усім што каҳаў і чаго ўжо ня варты  
адчыніш лэптоп і падлучыш да сеціва душу  
прашэпчаш малітву і скажаш “папа” абаронцу

бо ў аэрапорты ніяк не пускаюць анёлаў  
там ціха і вецер іграе дысьпетчару сола

унізе дрымотныя землі і кукалкі местаў  
драпежнікі ў засені дрэваў і птаства ў гмахах  
вечны хаос тавараў і лёсаў на шумных рынках  
рыс на вільготных палёх і сполахі

    ў цёмных зренках  
а твой самалёт бы кліент пад нажом хіурга  
не падгледзець ніяк

    што трymае гасподзь у планах –  
пасадачная паласа бы тунель ў тагасьвецьце  
таксоўка плыве па дарозе бы човен па Леце

няма там экзотыкі што б ні казалі турыстам  
тамтэйшыя гейшы як нашыя першыя ледзі  
там рады злачынцаў

    бы нашы дзяржаўныя сходкі  
а моры як брудная нарач ці дняпро ў паводку  
там ёсьць залатая сярэдзіна дзіўнага стану

калі разумееш усё не сказаўшы ні слова  
а чорнае неба агромністae і жывое  
бы іншапланетная база плыве над табою

бо азія гэта дэ сад і мазох у квадраце  
там адбываюцца рэчы што лепш і ня бачыць  
яна бы відзежа як дальняя гіпербарэя  
нібы матылёк у загадковым съненіі сэнсэя  
стаіць нерухома цярпліва чакаючы знаку  
і ёй невядомыя стомленасць літасць спагада  
азія гэта ня толькі пустэльні і гарады  
бо азія съмерць прыходзіць і забірае “туды”

### белавежская адысея

андрэю адамовічу

абавязкова камрад мы туды патрапім  
у самае сэрца цемры блукацьмем там дзе  
не працуюць законы джоўля і хамурапі  
дзе тагас্বетная брама дзе гад на гадзе

тамnoch спускаецца старажытнай багіній  
на магічныя палі і зачараваныя вёскі  
дзе ў хатах жывуць адно зъвяры і расьліны  
дзе ад рэчак чуваць страшэнны плёскат

там людзей амаль што няма яны памерлі  
і гушчар захапляе сады галодным монстрам  
абавязкова камрад мы трапім куды і хацелі  
на гэты лясны чарнакніжны вострай

## Black Sabbath in Lemberg

украінскім сябрам і сяброўкам  
усё было брутальна і прыгожа  
як у кнігах Ірвіна Ўэлша  
мы хадзілі па дахах і вуліцах  
адчайнымі маладымі дэрвішамі

нашыя цэлы былі як львоўская ратуша –  
з шырокімі наркатычнымі калідорамі  
мы падымаліся па віntавой лесьвіцы  
на неба за казачнаю мандрагораю

мы езьдзілі на трапеібусе па ўласныя души  
ў месцы дзе заадно гублялі і розум  
слухалі галасы ня чутныя для астатніх  
палілі жыцьцё бы чарговую пагаросу

мы насілі на шыі грахі нібы талісманы  
але ўрэшце выжылі што выклікае подзіў  
каштавалі плады ўзаемнай самотнасьці  
клікалі бoga цемры і ён прыходзіў

## адысеха-2007

вяртаешся дадому пусты і стомлены  
высыпаеш з кішэнняў дробнае съмецьце  
пыльны тэлевізар – стары лісьлівы сабака –  
ліжа табе ногі твар

ківач сэрца  
хістаецца адзінокім шыбенікам

маўчыш бо хочацца выць  
ад нікчэмнасьці сітуацыі –

ёсьць ты але няма люстра каб упэўніцца ў гэтym  
ёсьць трывога але заўсёды замоўчавае галоўнае

съвет расплываецца бензінавай плямай  
па возеры тваёй съядомасьці

навокал лайно ты гэта выдатна ведаеш  
але ўжо ня ў стане адчуць дзе яно дакладна

### III. Душэўныя пакуты выхаванца С.

#### **маладосьць**

зайсёды за нешта церпіць выплёўвае зубы  
позірк яе падобны на танныя дымныя клубы

слова і жэсты – пругкі электрапровад  
зараду ейнае жарсъці хапіла б на цэлы горад

калі яна вые – ператвараецца ў ваўкаласка  
ніаспынна рве прадзіва руплівым паркам

выходзячы аўтаспынам лавіць каханье  
трапляе ў аўто да дэманаў расчараўанья

вечна шукае выйсьця з лабірынтаў здрады  
любы дабрабыт ёй – штучнае эльдарада

яна той дэкор ад якога ніякай карысъці  
той авель якога ўжо забівалі калісъці

бо рэчаіснасць цынічная шлёндра бля!  
тыя шчыпцы якімі выцягваюць немаўля

маладосьць – гэта ўпарты наўны шахід  
што сыніць парадыз хоць навокал – аід

#### **Крызіс сярэдняга веку**

*"I think your fine  
everybody loves a loser"*  
Morcheeba

Пі гарэлку, вучы чужаземныя мовы,  
зарабляй на кватэру, на жонку, на съмерць.  
Твой жыцьцёвы сюжэт абсолютна ня новы:  
будзеш ціха шалець, неўпрыкмет вар'яцець.

Дзэці сыйдуць. А ўсе сябрукі-карэфанды  
ператворацца ў прывідаў. Што ж, не бяды.  
Але раптам, аднойчы, выходзячы з ванны  
зразумееш, што лепш захлынуцца, й тады

зьнікне ўсё. І за гэта нічога ня будзе.  
А пакуль што – жыві й не бяры ў галаву.  
Твой лінейны маршрут – дзень выходны і будзень –  
ўжо ідзе пад адхон. Ты ня паліш “траву”,

толькі ў снах назіраеш крывавыя сцэны.  
Любіш спорт, цішыню і душэўны камфоркт.  
Але, ўскрыўши аднойчы ўначы сабе вены,  
будзеш рады, што скончыў свой жыцьцязварот.

## Памяці сябе

/

Ні філін, ні жаўрук, але заўжды паміж.  
Няўдалы блазан, палахлівы віж.  
Заснуць на ўлоныні зла альбо – усё адно –  
на кію завязаць вузельчыкам радно.

Дарма, усё што ёсьць – дарма,  
пазалочаная турма.  
Калі ў сэрцы ня месціцца пекла  
дык і Бога ў ім няма.

I нічога няма страшней,  
як ляжаць пад адкрытым небам  
і ня мець у тым небе патрэбы;  
чуць: у гмаху бліжэйшых вербаў  
уздыхае стары крумкач.

Што ратуе, дык толькі зъмірэнья –  
ўнутрымышачна і ўнутрывенна –  
асьвяжальны съмяротны раствор.  
У кавярнях, на плошчах, у порце  
несупынна трываеш, у поце,  
пажыцьцёвы свой прыгавор.

//

Не апраўданы нічым, нікім не асуджаны,

пракладаеш маршрут: не паўкружжамі,  
але цёмным тунелем,  
рэек рэбры змыкаючы на пазванках.

I ні мапа, ні компас, ні зорнае неба  
не падкажуць ні рытму, ні кшталту, ні тэмбуру  
перастуку няроўнаму ў аорце,  
што фальшывіць на кожнай ноце  
і бярэ свой аброк.

Не знайсьці нідзе лекара – ўсюды адно дактары.  
Таму б'юць у званіцах гартані ў набат званары,  
хоць на целе – ні раны.  
Што ж, сядай у вагон, пракляні свой вакзал,  
што ніколі ні есьці, ні спаць не даваў  
і трymаў на аркане.

## Места

Дастань з-за кніг тытунъ і выйдзі на балкон.  
Зірні: вось места, што ўзяло цябе ў палон;

ні руднікоў, ні штолньяў ягоных аніяк  
ты не пазыбегнеш, бо яно сваіх сабак

па съледу пусьціць і, дзе б ні знайшоў свой сходу,  
вяртацьмешся назад пад бразгат ланцугоў.

Сюды, у парк, падобны на паркан, у бар  
шматлюдны, на вакзал, на плошчу, на бульвар;

ад гэтых месцаў, болю, трывальненія ўначы,  
сумніваў, трывогі, маўчаныня, бязъвер'я, як ні крычы,

не ўратуе бліжні, бо сам, як і ты -- ілот,  
прыкуты да тутэйшых узгоркаў, лагчын ды балот.

Тут межы як чыннік лёсаў; няспыннау чарадой  
аўто імчаць па Варшаўскім мосьце па-над вадой;

стаяць на рагах гандляркі, паволі падае сънег  
і нерухома пад плотам ляжыць бухі чапавек.

## Intermezzo

Што ж, напэўна, той час надыйшоў, калі на павекі  
сон ня цісьнё ўжо, але прысядае на вейкі.

І, адпачыўши, нябачны, ляціць у вакенца.  
І аркестар працягвае граць сваё *intermezzo*.

Ад любых перамен я чакаў аднаго – наступстваў.  
У лясох перад зімовай съячкай становіца пуста:

заміраюць птахі і халаднеюць воды.  
Што, бяспрэчна, съведчыць пра пастаянства прыроды.

Я на нешта калісь спадзяваўся. Калоў арэхі.  
Слухаў усё і каго заўгодна, але – ня рэха,

ад якога дрыжэлі ўначы аконныя рамы.  
І якое заўсёды блыталася пад нагамі.

Застаецца цяпер толькі моўкі стаяць на тэрасе  
і глядзець, як чыёсьці аўто  
аддаляеца крапкай па трасе.

## Квест

Ня варта, дружка, наракаць на лёс,  
і безь цябе хапае нешчасльўцаў; кроз  
настольны каталог даўно  
ўжо складзены і кожны  
перабірае мары па адной,  
тавар уважліва ацэнъваючы. Можна

парадаў гэтых і ня слухаць – доўжыць  
свае нікчэмныя пакуты, з той жа  
ўпартасцю займацца ананізмам  
душки, якая, нібы птэрадактыль,  
не перажыўши пэўных катаклізмай,  
у рэшце рэшт загнулася. Ні дактыль,

ні ямб з анапестам, ні іншыя прылады  
ня выкажуць ніякае спагады  
твайму няшчасцю, што да скону  
таемным спадарожнікам хадзіцьме за табой.  
І невядома, што скажуць нам нашыя клоны.  
Нам, якія звыклі чуць “Адбой!”

замест “Дабранач!” ды ўздымаць на шчыт  
свае хваробы. Прыхаваныя пад шат  
ядвабам дзеўчыны вабноты  
цябе, як і мяне, хвалююць, дружка, больш  
за нечы енк: па першай ноце  
ты чуеш фальш, то бок – парадны марш

вантробаў. Як і раней, падмена  
слова славаю цяпер ня ёсьць падманам.  
Мы вырасьлі на вуліцах, таму нам  
падобныя высновы і заявы  
зь дзяцінства раннняга знаёмыя. Карану  
начытаўшыся, арабы сёньня зь явы

гатуюць эклектычны вінегрэт.  
Ня ўсім народам падабаецца мінет.  
Цяплее. Эскадрыльлі птахаў  
вяртаюцца ў паўночныя краіны.  
“Бывайце”, – кажуць ім эміры й шахі.  
Прырода адыходзіць ад ангіны.

Глядзі, на плечы начапіўшы ранцы,  
да школы цягнуцца маленькія зас...анцы;  
вяртаюцца паслья начных спалук  
дамоў аматары лібертынажу.  
Ды мужыкі за крамай п'юць шмурдзюк  
на тле індустрыйнага пейзажу.

Паціху выпаўзае сонца, дзъме норд-вест;  
жыцьцё ізноў распачынае квест,  
дзе ўсё залежыць ад цябе самога;  
дзе кожны кілер, анархіст і скейтэр  
вядзе сваю гульню – няма нікога,  
каго ня вабіць прывід перамогі.  
Удыні паветра і націсьні “enter”.

## Pange, lingua!

Калі я выйшаў прагуляцца, быў звычайны  
лнянівы ранак уікэнду – час найлепшы  
для дзівакоў, бадзягаў і для закаханых,  
што ў пошуку асобных словаў для асобных  
эмоцый кажуць безыліч глупстваў файніх.  
Ва ўлоньні часу, бы зародышы съляпья,  
мы бачым толькі ўласную трывогу,  
адчужанасьць, якою съпелім розум  
і, покуль маладыя, заглушаем гулам  
каханьня. Ідучы паўз хмарачосы дрэваў,  
паўз бары блаславёнае распусты,  
я радаваўся лёгкасці сваёй. Наводдаль,  
плылі на поўдзень велічныя хмары. Кожны:  
хто выбудоўвае са школы ўласны лёс,  
хто занурыйся ў лабірінты асалоды,  
хто ў радцы выбраў для сябе здаровы сэнс –  
шукаюць паратунку ад сябе.  
Калі ўжо немагчыма быць кім ёсьць,  
так фантастычна й клёва – ўгледзець, што любая  
дарога – гэта выйсьце. Раніцой бясслойнай,  
раскрыўшы съвету ваканіцы глузду й цела,  
адчуць сябе нованараджаным і выпадковым,  
Адамам, што яшчэ ня стаў Адамам. Тым,  
хто шчэ ў вітальні будучага дня.

## Сталенъне

У.Х.Одэну

Зірні на рэчы без агіды, як гандляр  
на рынку ці афіцыянт у бары  
на кліента; і няма чаго крывіцца ад дурнога  
густу мас ці, свой мізэрны дар  
эксплуатуючы, усхваляць любога  
сустрэчнага рамантыка. Мы ведаем цану  
ўсялякім культам; звыш належнага дасюль  
працэнты аддаем, здавён на месца  
пакутнікаў тримаючы браню,  
чакаем рэйсу туды, адкуль  
назад жывымі нас ніколі не прывезьці.  
Ад народзінаў вінныя съмерці.  
З радыёгімнам устаем і,  
як гадзіннік, завёўшы сябе, працягваем жыць;  
добра ведаем вартасць свайго дабрабыту.  
Як вяртаемся з працы, ад разгубленасці і стомы  
ў люстэрку ня можам разгледзець адбітак.  
Вартыя жалю нашыя спробы малітвы:  
за съняданкам-абедам-вячэраю вочы  
уздымаем да съвежых навінаў на тэлеэкране.  
І съятар, не пускаючы ў сэрца сумніву,  
са сваім непарушным “О, Пане!”,  
аніяк не адкажа сабе, чаго ад жыцьця ён хоча.

## Тры вершы паводле Роберта Фроста

### I. Выбар

Стай бы я гандляром несумленным, судзьдзём  
прадажным, распусным старым съятаром,  
дык знаў бы дакладна, якое цяпло  
і ўтульнасьць прыносіць падобнае зло.

Стай бы фермерам мужным наўзбоч ад шашы,  
манахам, што песьціць разарый души;  
рупліўцам культуры, цудоўным шаўцом, –  
хваліўся б паўсюль – carpe diem! – жыцьцём.

І вось вагаешся між лёсам тым і тым:  
той падаецца слушным, той – благім.

Ды раптам бачыш: кожны ягамосьць  
пад маскай застаецца тым, кім ёсьць –  
глытае мяса шчасьця й смутку соль;  
звычайны чалавек плюс/мінус боль.

### II. Упрадкаваньне парку

*The place is desert and let whoso lurks  
in silence, if in this he is aggrieved,  
break silence now or be forever silent".*  
R. Frost, "The census-taker"

Зайшоўшы выпадкова ў парк стары  
узімку, калі вецер рэзаў скальпелем марозу

сухія рукі й твар, я ўбачыў унутры  
заснуга аазісу у ценю высачэзных  
акацый, вольхаў etc. двух мужчынаў.  
Яны наперавес трымалі бензапілы; сълёзы –  
смалісты мёд – блішчэлі, нібы кроў,  
на голых пнях. Я падыйшоў, спытаўся,  
і у адказ пачуў: "Наводзім, во, парадак:  
зашмат было тут цемры, глыбіня  
пaloхае, таму – во, ачышчаем  
ад лісьця глебу, парк ад лішніх дрэваў".  
І я ўявіў сабе прылізаны ландшафт  
з дэкаратыўных дрэўцаў ды газонаў,  
амфітэатру, ходнікаў, арэляў...  
Бяз той што ёсьць таемнасьці прысадаў,  
маркоты возера і цяжкае расы  
на арматуры пліт, фальклорнае жыгучкі,  
птушынага хаосу ў сетках крон, –  
я ведаю, упэўнены, жыцьцём перакананы, –  
душа схаваецца, зъбяжыць,  
заб'еца ў норку...

Я ўсё пакінуў бы як ёсьць:  
той мілы кут, дзе цалаваў дзяўчыну,  
і лаўку, дзе Кавафіса чытаў;  
той халадок, што абуждае страхі,  
у засені каштанаў, запусьценыне  
мне застануцца роднаю стыхіяй.  
Я так хачу, каб змоўклі енкі бензапіл.

Вось так мы і ўцякаем ад сталенъня:  
бы дзеци, інфантыльна плачам: "Мама!",  
не заўважаючи, што мамы ўжо няма,  
што самі ўжо жывем ня так свабодна;  
што час-садоўнік з намі зросцься,  
жалезным шуфлікам, нажніцамі, пілою  
гвалтоўна правячы абрывы нашых лёсаў.  
Ды ўсё-ткі па-ранейшаму наіўна  
не ад сябе – ад съвету патрабуем

Гармоніі. А съвет, што съвет? – нічога.  
Ён, цынік, клаў на нас, съляпых нябогаў.

### III. Каменная агароджа

Ён быў – як агароджа з камянёў,  
што попельнаю зъмейкаю трымала  
мяжу ўладаньняў – гурбы валуноў,  
падобныя на рэшткі менш трывалых  
за гэты дом палацаў, дзе-нідзе  
съвяціліся драпежнымі хадамі;  
не баючыся анічога – ні вадзе,  
ні сънегу зім не здаючыся, цяміў,  
што небяспека не ў гульні стыхій,  
але у росьце траў і шуме дрэваў,  
што гэты незнамы съвет – глухі  
да жальбаў, і таму ахоўваў – зълева  
і справа, адусюды – свой абсяг,  
дзе узвышаўся моцы і зъмірэння съцяг.

\* \* \*

У. Х. Одэну

Магчымасьць спачуванья, як слупок  
тэрмометру, дайно ніжэй за нуль.  
Пахаладнела з тых часоў. Трава любові  
счарнела, нівы радасыці сумніў,  
як саранча, пажэр. Лясы струхлелі,  
аджыўшы век свой і паціху на цвінттар  
іх звозіць лесаруб. Паслья – маўчанье.  
Узгоркі з попелу. І птушкі па-над імі  
у новых гмахах карануюць час.

Усе воды прэсныя зъмяшаліся з марскімі  
у мёртвы акіян. Цунамі  
дарэшты праглынула астравы надзеі.  
На выспах духу грукат і каменяпад;  
падобныя да нор зъвярыных –  
каля самага падножжа –  
пячоры неспакою. Вільгаць і туман.

## Восень

Калі вецер  
бярэ дрэвы за шыі  
і душыць іх душыць душыць  
нібы маньяк сваю голую ахвяру

я згадваю школу і жоўтыя трупікі лісьця  
якія мы зьбіралі на алеі  
і складалі паміж старонак  
усё нагадвала нейкую сакральную цырымонію  
гэтая пахавальная атрыбутыка  
гэтыя хрусткія муміі  
і настаўніца таксама была  
бы той гербарый  
бы тая ахвяра з трывлеру  
бескарыснай і безабароннай

а восень клала ў кішэню свой іржавы нож  
і выходзіла на паляваньне

лістапад  
так гэта звалася ў дарослых

## Nocturama

Восень-радзільня  
з густым вільготным водарам пладоў:  
гнілія паданкі ў чэраве ночы,  
немаўляткі-клоны  
пад скрыўленым скальпелем месяца;

зь бетоннага ўлоньня места  
першы трамейбус –  
крыдавая ластаўка сьвітаньня –  
на пупавіне тросу  
зьвісае.

## Вечар звычайных цудаў

Набліжаецца вечар, і ў краму “Прадукты”,  
бы валхвы за дарамі, пасьля піларамаў,  
будаўнічых аб’ектаў, канвеераў, гутаў  
йдуць усе па пайлітры свае й кілаграмы.

Зъязоць, быццам у казачнай хатцы, вітрыны  
і святым падаецца стары валасуга,  
што, бухаючы з рыльца, дыханынем нявінным  
бласлаўляе штодзённыя клопат і скруху.

Гэты вулей, відмо, эльдарада галодных;  
ён падмане, завабіць, нязьведаным цудам  
зачаруе, ўвасобіўши ў стравах лагодных  
патаемныя мары працоўнага люду.

Яны моўкі выходзяць пад цёмнае неба  
і, зірнуўши на зорку, кіруюць паволі  
паўз алеі ліхтарняў да съціплай юдолі,  
дзе кръчыць немаўля у абдымках Эрэба.

## Хутар са слановae косьці

Гэты вечар, данайскі дарунак,  
уліваецца ў вушы атрутай.  
Сылі, пачварны мой разум, рыштунак  
для души, пакладзі на пакуты

і на боль. Гэта толькі фантомы,  
галаграмы чужых біяграфій.  
Імітацыя стомы і комы.  
Ладзь уласны унутраны трафік,  
што цябе забясьпечыць таемнай  
кантрабандай бязмоўнай свободай –  
Афрадытай, красуняю пеннай,  
Амфітрытай, багінія падводнай.

Хай навокал бамжы і калекі,  
пі да дна сваю радасць хмельную,  
пілігрым да няіснае Меккі,  
патаемны зайздросынік Грэнуя.

Апалонавы служка й садоўнік,  
іншаземных культур дыстыбутар,  
кшталтавацьмеш запушчаны слоўнік,  
свой эдэмскі нязгублены хутар.

Там у засені шчаснага ценю  
сны ляткія і будні пустыя  
залівацьмеш у вены й катрэны –  
*carpe diem*, штукар, *carpe diem*.

## папулярная псіхатэрапія

прыходзіш на рынак купляеш сабе нагавіцы  
стылёвыя боты якімі ня грэх ганарыцца

ідзеш а навокал прыўкрасны жывы краявід!  
а сэрца – дынамік а сэрца нібы дынаміт

іграе бяздумнае нешта – шалёна й магутна  
і купал нябёсаў бы купал твайго парашуту

ніяк не дае канчаткова ў съвет занурыцца  
і камера вока бязжарсна фіксуе драбніцы

а рэчы ў пакеце нібы генератары шчасьця  
хочь ведаеш – гэта ня так – ды гатовы пакласьці

сваю галаву і мазгі ў абмен на нічога  
бо ўсё тады стане ок і ня будзе благога

ідзеш але нейкія збоі ў псіхічнай сістэме  
здымаюць пытальнік у гамлетаўскай дылеме –

бо дома кіруеш да ванны памыцца з дарогі  
і топішся там ад адчаю й клінічнай трывогі

## Вінтоўка

Палю ў акно. Па галубах.  
І пнеўматычная вінтоўка  
слухмяна робіць свой “ба-бах”  
і птушак падбівае лоўка.

Але, канешне ж, цікавей  
было б са снайперкі. Па людзях.  
Прыклаўшы оптыку да вей,  
вяршыць съляпое правасудзьдзе.

Бо ўсё наўкол даўно ня так.  
Пад рэбра смутак ставіць фінку.  
І брудная душа-барак  
вярэдзіцца бесыперапынку.

Бо съвет – нібы вялікі цір,  
дзе кожны заслужыў па кулі.  
Мой Бог – мой кілер і кумір –  
вальні па мне зь нябеснай рулі.

Быў паляўнічы – стаў трафей.  
Мне ўсё адно: піры, малебны...  
Бо доўгі патранташ падзей  
пусты і болей непатрэбны.

\* \* \*

На распухлае воблака сэрца –  
дохлы нумар – няма чаго скардзіцца.  
Праглынуўшы таблетку, зьняверца,  
прывычайвайся целам да кварцу.

У прасьціну лісьця захінуты,  
на халоднай зямлі адміраючы,  
жуй, зьнясілены болем, прастудамі,  
слоў смалу, ад зубоў аддзіраючы.

Немаўля; да грудзей каленямі  
грубы кашаль намёртва прыціснуўшы,  
прэнсага ветру адпі, з вуснаў пеняю  
амываючы голас прыцішаны.

## Pub-scrolling у пошуку Гармоніі

Андрэю Адамовічу

...а потым па трэцяй пляшцы піўной амбrozii,  
мы выйшлі зь цёмнага бару –  
зъяніць дыслакацыю,  
ты добра трymаўся, ў мяне ж пачаліся візіі –  
бяздомныя бестыі, дэманы ў форме і з рацыяй.

Пад ногі нам вечар слайся і зъязу калюгамі.  
“Вітаю вас, лохі!”, –  
крычэй ты кожнаму стрэчнаму.  
Машыны нявечылі цішу зануднымі фугамі,  
я ж нешта гундосіў знаёмцу свайму недарэчнаму.

Фланеры й п'янтосы, мы ўпартая шукалі трэцяга,  
бы два дыягены ўнатоўпе зь дэзвюма запальнічкамі.  
Пад рускі шансон і пад скрушнага Дзюка Герцага  
пілі і хмялелі, і вочы съяціліся зънічкамі.

Вясна ўкладала ў далоні манеткі радасьці  
й мы весела іх прапівалі пад гоман публікі,  
палілі свой “Вінстан” у змроку,  
спраўляліся ў зарасьці,  
а потым шчасльіва глядзелі на зорныя вуглікі.

Але ненадоўга прыходзіць у сэрца гармонія,  
бо зранку ўжо будзе пустэча ў ягоным куфры.  
Мы несылі пад рукі свой сум захмялелы, а іронія  
блішчэла ўвачу й съцерагла ад мянтоўскага шухеру.

## аўтаматычная лінія няўдач

жыцьцё паціху ператвараецца ў канвеер  
за і перад табою дэбільныя ночы і дні  
эмоцыі ўсе даўно нібы выцьвілы веер  
і ўсе ўспаміны – атрута вазьмі каўтні

і зноў распачнецца ў сэрцы армагедон  
і зъедуць надзеі пад разывітанье славянкі  
жыцьцё паціху ператвараецца ў хворы сон  
у нездаровы прыход адчайнага джанкі

стаіш нібы зомбі а съвет праязджае міма  
аўтобусам што нечакана зъмяніў маршрут  
жыцьцё ня сталася ані добрым ані галімым  
ты проста нібы размагнічаны болем магніт

## Верш перад сном

Съпяць сузор'і ў задыяку,  
съпяць гароды і заводы,  
съветліць месяц круглай с...акай  
навакольную прыроду.  
Дрэваў мяккія абрысы,  
крыку адзінокі сполах...  
Бы ў пятлі, павук павіснуў,  
рыхтык на малюнках школьных...  
І ў такі адчай кідае,  
у такі нақдаун глыбокі,  
што жывеш ты па-над краем  
гультаём і абібокам,  
што няма ў табе геройства  
і духоўнага пачатку,  
што ня прагнеш волі мноства  
аддавацца без астатку.  
Там будоўлі ды гадоўлі,  
вэрхал корманаўхтовак,  
дні съвяточнае сваволі,  
ночы доўгіх панажовак.  
Там усё, а тут нічога,  
там плады, а тут абломы –  
вой, ты, *genius* убогі,  
эх, вы, гены-храмасомы!  
Так і пражыву бязмэтна  
бескарысным маргіналам,  
разліковым дзяржбілетам

#### IV. Лёгкі жанр.

нулявога наміналу.  
Бо ўнутры ня боль-маркота,  
не зьняверанасьці тля –  
пруць знутры няспынна ноты:  
умца-умца, гоп-ля-ля,  
ад якіх ніяк ня съпіцца;  
ты вярэдзішся пад коўдрай,  
і Марфей, нібы лісіца,  
пранікае ў мозг употай.

#### **Хаўтурны санет**

Ня плачце... Не таму, што сълёз шкада.  
Што сълёзы! ў парыўнаньні з гэткай стратай?!  
Памёр Калян, пляткараць – ад інфаркту,  
але я ведаю дакладна, што “Агдам”

дабіў яго. Быў добрым суразмоўцам  
і як ніхто гуляў у даміно;  
любіў глядзець савецкае кіно  
і ўладу лаяць нецэнзурнымі слоўцамі.

Няма, Андрэю, адыйшоў, Ахрэмে,  
наш рыцар Чаркі й Скваркі назаўжды.  
На дне жыцьця быў капітанам Нема –

плыў немавед навошта і куды.  
Памрэм ад п’янства, як і ён, – няхай.  
Што нам губляць?.. Съцяпане, разылівай!

## Бізнес

Мая сяброўка, школьнай настаўніца,  
жадаючы палепшыць свой бюджэт,  
урэшце занялася съпекуляцыяй.  
Асартымент са съпірту й цыгарэт

паціху вывеў бедную з галечы.  
І ўсё было б о'кеу, але два хлопы  
у тэрэспальскім завулку ўночы

згулялі зь ёй у дрэнную гульню:  
паблізу не было ні мінакоў, ні копаў...  
Жыцьцём пастаўленая ў позу “ю”,

так і памерла. Ўжо халодную,  
яе знайшлі у съметніцы й, бязродную,  
забраўшы пашпарт, зачыніўшы візу,  
дамоў павезьлі ў цынкавай валізе.

## Каліфорнія

West coast. У невялікім бары зорка  
паўднёвых штатаў, загарэлая Джанет,  
заводзіць публіку; падпітая галёрка  
крычыць, раз-пораз сноўдае ў клазет.

Гучыць мелодыя. Афіцыянткі  
на століках разносяць джын ды віскі.  
Танцорка съцягвае свой станік, майткі,  
нібы яе ад самае калыскі  
вучылі забаўляць мужчын. Радзімка  
на задку, тутгія грудкі, лыткі...

Мясцовы папарацы фатаздымкі  
таемна робіць ды разносіць плёткі  
пра тое, колькі і каму давала.

Каля ўваходу мужны вышыбала  
падлеткам прамаўляе доўгі съпіч  
і чуе па сканчэнні: “Son of bitch!”.

## Нямецкае порна

У кадры фройляйн Марлен без убору  
ляжыць у скуранным купэ; чацьвёра  
гераў (гэтаксама без убараў) без разбору –  
хто як – бяруцца за Марлен. З Гаморы

ў Садом баварскі электрычка ймчыць.  
За звон манет і шоргат еўра  
чаму заўгодна могуць навучыць  
апалагеты юру. Паасобку й хеўрай,

з прыладамі і без, нібыта акрабаты, –  
Марлен, Вольф, Томас, Гюнтэр, Ганс.  
Гучаць з экрану стогны, маты;

рытмічны секс уводзіць іх у транс...  
О, малады глядач, хаду рукі ўдваяя  
паскор і ў курчы выкрыкні: “Ja...ja!!!”

## Лаві момант!

Як файнана з нуднай лекцыі  
ўцячы ў бліжэйшы бар –  
гармідар, алкагольны пар –  
і воку любыя прaporцы!

За кавай ці гарбатаю  
суседні слухаць дыялог,  
ў дэталях уяўляць, як лёг  
бы пераспаць з дзяўчатамі,  
што колай бавяцца ў кутку.

Хай рот ваш будзе на замку  
падчас залікаў, але тут,  
знайшоўшы слухачоў удзячных,  
пачнеш спрачацца не на жарт:  
як звалі Маркса, Карл ці Курт? –  
спалохаўшы барменак смачных.

## Санеты да Франчэскі

### Некалькі словаў пра каханьне

Нас можа разлучыць любая дробязь,  
бо мы адно аднога не кахаем –  
але ж у цалкам адваротным зноў  
пераканаць спрабуеш. Пераспаўшы  
са мною пару тузінаў разоў,  
ты палічыла: гэта файны доказ  
што я ўжо твой навечна. Ані-ні.  
Хлусіць ня буду – трахаешся клёва:  
і попкай рухаеш, і язычком віхляеш,  
бы зъмейка. Але ж фізікі замала  
для нараджэння больш грунтоўных  
эмоций. У душы я – лірык. А цяпер  
здымі, Франчэска, майтачкі – я хутка  
увінчу і паскачу на працу.

### У горадзе

Глядзі, Франчэска, што за брыдкая сталіца:  
у параўнаньні з букалічным нашым раем,  
дзе лес, лілеі ў сажалках, прыгожы сад,  
тут – дзікае выцьцё “пажарных” і “міліцый”.  
Мікрараёны спальныя, дзе са дваровых банд  
выходзяць куркулі, зайдросынікі ды мосьціўцы.  
Таму наступным разам, дарагая,  
паедзем у грыбы. Зірні-тка, аўтамат!  
Чакай, вазьму сабе халоднай мінералкі,  
бо ад блуканьня па зас...аных дворыках зас্থ-

### МЯГ

і, наагул, стаміўся. Зараз дабярэмся,  
кульнем па чаракцы, памыемся, бо пах  
ад нас страшэнны: скіслы, воглы, даўкі.  
Пераканайся, тут усё съмярдзіць, Франуся.

### 1, 5 санеты ў самалёце

Зорка Венера ўзышла. Над зямлёю  
на вышыні адзіннатаць км  
сто сем пасажыраў плюс мы з табою  
ляцяць ерапланам у Крым.

Пад намі Ўкраіна й Рэч Паспалітая,  
бы пазлы, адна ля другое ляжаць.  
Сыпі, мая любая, съпі, мая лютая,  
годзе ўжо ванітаваць.

Што, не да сну табе? Мо, да клазету  
варты схадзіць спаласнуща? Вазьмі,  
котка, з сабою газетку, таблетак.  
Толькі ня надта шумі.

Хутка ўжо будзем у аэрапорце,  
там нас чакае шыкоўны гатэль:  
замовім вячэр у шампанськае ў лёдзе, –  
і з тварыку сыдзе бель.

Ну з кім не бывае такога ў палёце,  
вазьмі анальгіну са шклянкі адпі:  
усё будзе добра, Франчэска, цярпі.

Цісьні на “газ” што ёсьць моцы, пілоце, –  
ня съпі!

## Неагатычны трывлер

/

Яны былі як спарышы,  
нібыта інь і ян:  
лічылі шчасьця барышы,  
міналі смутку твань.

Яна любіла MTV  
і джынсы Levi Strauss.  
Пах чалавечас крыві  
уводзіў яе ў транс.

Ён, каб усё было цішком,  
каханую паіў  
сваёй крывёй, як малаком.  
Па кропельцы цадзіў –

і з кожным днём, і з кожным днём  
яна піла ўсё больш.  
Святар палохаў іх агнём  
пякельным – толькі горш

ставала хлопцу. Ані God,  
ні срэбра не маглі  
забіць нячыстую. Ў капот  
паклаўшы, у імgle

блукаючы, адвеў яе  
канонік да магіл  
і на самой ускраіне  
жывою ў лёх спусьціў.

Зьвязаная, на роце – скотч,  
ляжала ў поўны рост.  
І хмары плавалі наўзбоч  
і па-над ёй наўпрост.

Вазьмі рыдлёўку й ціха кроch  
на гарадскі цъвінтар;  
сягоньня поўня съветліць нач,  
няма на небе хмар.

Сваёй каханай адшукай  
уквецены грудок;  
яго старанна раскалай  
і срэбраны клінок

альбо асовы востры кол  
у сэрца ёй убі:  
няхай навечна прыме дол  
вядзьмарчын дух. Зрабі

ўсё гэта і забудзь хутчэй  
на голас ейны й плоць,  
адно калодзежы вачэй  
узгадвацьмеш шматкроць.

## Народныя матывы

Нам тут – нішто, там тут – ня там,  
бо некалі – ні нам, ні вам.

Тады было, але вясной:  
на о, на ах, на гэй, на ой.

Вось так. Пад нечым назаўжды  
чамусыці толькі да і ды.  
Аб чым бы штосьці не магу  
сядзець у недзе ні гу-гу.

Дык жэж ужо ж адылі на  
уздоўж і ўпоперак яна.  
Бяры сюды з-пад гучна гоп!  
Ніякі ні. Што ж, маць іх ё... .

## Падарожжа на ўскраіну ночы

...під мостом Мірабо не розідуться кола пітъми  
Наталка Білоцерківець

Бухі бухгалтар у таксоўцы  
імчыць з фуршету на фуршэт.  
Яму херова. Ён кіроўцу,  
харону ў кепцы, тэт-а-тэт

нікчэмнага жыцьця палову  
выкладвае як на духу;  
як бавіўся ды біўся клёва,  
пра ўсіх знаёмцаў – ху-із-ху.

Бы мікі маўс у масоўцы,  
на схіле дзён – нішчымны лох,  
наўны праўда- й шчасцялоўца.  
Цяпер – што Бах яму, што Босх.

Дом зруйнаваны. “Дах” сарваны.  
Ёсьць дрэва, сын і дрэнны сон.  
Чытае бібліі-караны;  
нібы старэнкі патэфон,

хрыпяць старонкі “...грэшны...грэшны...”  
і там, і тут – паўсюль шыза.  
Па твары сылізгае нясьпешна

празрыста-вязкая съяза.  
Ён дастае з кішэні пляшку,  
бы пісталет/балончык/нож,  
і п'е, каўтае доўга, цяжка...  
Пасьля выходзіць. Валіць дождж.

На мосьце між нязнаных terra'ў  
канец маршруту. Fin-de-шлях.  
Ані гетэры; й колы цемры,  
бы колы пекла, далавах.

### Вальс “Крыжачок”

*Толькі нямногія паміраюць ад алкаголю,  
большасць гіне ад неразумнай манеры быцця*

З цыгаркаю між пальцаў,  
плыў вольна і вульгарна  
у алкагольным танцы  
між лавак і ліхтарняў.

У пантаміме зь ветрам,  
якія чуў ён гукі?  
Праз кожныя паўметры  
рабіў такія штукі,

што нават акрабаты  
былі б у захапленыні.  
Усе ішлі з работы.  
А ён – у летуценнях –

ён плыў і на прычалах  
глытаў сваю атруту,  
съпяваючы ўхвалы  
свайм убогім Брутам.

А мінакі маўчалі,  
адводзячы пагляды.  
І ў душах высьпявала  
банальная спагада.

## Ідылія

Цячэ рака. Шумяць дубровы.  
І захмялелы селянін  
знаёмай нецэнзурнай мовай  
кляне ўвесь съвет. Ён тут – адзін.

Ягоны трактар нелюдзімы  
стаіць у полі. Ноч. Зіма.  
Бог з блізарукімі вачыма  
глядзіць уніз, але – дарма:

няма патрэбы ў даглядзе –  
усё ідзе сваёй хадой:  
тут кожны першы ў разладзе  
з суседам і самім сабой.

Вясковы сплін: гарэлка, бл...дкі...  
Раве дзіця, съвіньня вішчыць.  
У краме – хлеб і шакаладкі.  
У сельсавеце – съцяг вісіць.

Падлеткі любящца бязь меры,  
бо процьма і бл...дзей, і дур.  
Няма ні веры ні намераў,  
каб паднімаць культур-мультур.

Узълесак. Селянін умела  
п'е з рыльца антыдэпрэсант.  
У правінцыі души і цела  
ўваходзіць съмерць-калабарант.

## Parade alle

У гэтым шале-карнавале  
гуляе дух, дурэе плоць.  
Раскоша й бляск, нібы на балі –  
тут кожны бавіцца самахоць.

Тут калумбарый расьлін пачварных,  
тут гніль і слодыч, і мор, і хор.  
Твой супраць ю небясьпечны й марны,  
таму ўлівайся у вір, фланёр.

Съплюваюць феі на ўласнай фені,  
арфей на арфе лабае джаз,  
гучаць літаўры, бягуць кентаўры,  
русалкі танчаць фактром і вальс.

Бы ў каруселі мільгаюць будні,  
нібы Аліса, жывеш у съне:  
сумленыню розум непадсудны  
і месца ў сэрцы няма віне.

Ліецца гномаў старэчы гоман,  
скафананды скіфаў блішчаць агнём,  
брыдзе стамлёна галодны голем,  
піраты весела хлещчуць ром.

Крылавы кіпень бурліць у венах  
і шэсьце ўцягвае, бы магніт:

азарт, які адкладзеца ў генах,  
цяпер найлепшы твой сябра й гід.

*Харон за кварту развозіць чартам  
усіх ахвочных на іншы бок;  
і шкаляры, што ўцяклі з-за парты,  
бы чэрці, танчаць “скок-паскок”.*

Гучыць мелодый старых катрынка,  
паўсюль суцэльнае *настальжы*:  
ўвайшла у сэрца ўспамінаў фінка;  
прызнайся, збаўся, скажы, скажы –

*я свой між вас – малады гамункул,  
дзіця ўяўленъня й благіх часоў.  
Каб выйшаў вонкі душы фурункул,  
накінь на горла съмех-ласо.*

## Хрыстос – чырвоны нос

На Каляды ізноўку няма сънегападу.  
Толькі холад сабачы. Дай, Божа, параду:  
як ня зъмерзнуць у гэткі мароз,  
набухаўшыся ў каматоз?

Чырванеюць насы на галоўнай хваінцы –  
у съвяточным настроі свае і чужынцы.  
З церкваў чутны круты хваласьпей,  
што ляціць па-над гмахамі дрэй.

Калі б Езус радзіўся ня ўзімку, а ўлетку,  
я Раство б сустракаў на зялёных палетках  
ў таварыстве паўгольных дзяўчат.  
Ты, Гасподзь, быў бы дзеўкам тым рад.

Ці яшчэ: адзначаць яго ў кожным сезоне –  
ў футры, плаўках, вятроўцы і пад парасонам.  
Мо, таму і бязбожны народ,  
што замала для веры нагод.

Але гэта ўсё мроі – зіма на падворку.  
Мы бухаем, глядзім на далёкую зорку,  
славім Бацьку і Маці Тваю.  
Мой Хрыстос, *happy birthday to you!*

## Навагодне-каляднае рэгі

Андрэю Хадановічу

У чаканыні прыходу і Новага году  
дабіваеш касяк, дапіваеш канъяк.  
Звонку – п’янка-гулянка, чароды народу,  
Санта-Клаўс, у санях, даядае фаршмак.

З агурком у руцэ, п’е Сынягурка з бамжамі,  
ловіць вуснамі сънег, пераходзіць на слэнг.  
Тут і жэні, і жаны, і зэкі з нажамі –  
глушаць боль ад абломаў, мігрэніяў, мітрэнг.

Дачакай нараджэнья Ісуса, камрадзе,  
дачакай, не давай сябе ўводзіць у зман:  
Толькі Джа ўсё ўладкуе, залечыць, загладзіць.  
На Раство кожны трохі ў душы – растаман.

Хай стаіць камяком безвыходнасьць у горле,  
з намі разам – Хрыстос, дзед Талаш, Дзед Мароз.  
Слухай Марлі, палі анашу – каб ня ўмёрлі!  
Ладзь, накшталт Бабілону, душы хмарачос.

Дачакайся – і ўрубіцца зорка-пражэктар:  
ясьлі ўбачыш, жанчыну, ягня, мужыка.  
А між імі – маленечкі Бог-архітэктар,  
што трymае ў далоньцы ўвесь сьвет, як жука.

Паднясе тройца магаў дары-абярэгі  
немаўляці. І зьменяцца ўсе *status quo*.  
Ды пачуецца зь неба анёльскае рэгі  
і ты радасна ўсклікнеш: “Во-бля-ха-ра-ство!”

## Шолах моўкнасьці

Я.Юхнаўцу  
і майму Берасьцю

Правінцыйная плошча з мэрыяй, кадэбэ, выканкамам.  
Тоўсты чыноўнік з партфелем перарабягае “зебру”.  
Рамантычны Кай на рагу нярвова чакае Герду.  
Усё нагадвае кадры з тэлевізійнай рэкламы.

І чамусьці згадваеш рымскія пляцы, афінскі форум,  
але тут ня сустрэнеш філосафа ў тозе, атлета ў позе.  
Як відаць з аптытаньняў й статыстыкі, у гэтым годзе  
разрастуцца калгасы, некропалі  
і падатковыя канторы.

Выдаюцца паэмы й альбомы  
пра герайчных старшыняў,  
школьны гісторык умела змахвае пыл з партрэтай.  
І места няспешна плыве, нібыта музыка рэтра,  
у цёмным сутоньні часу ў неасьветленыя далячыні.

## Стансы для Старога Берасьця

**a**

Мой горад сыходзіў паціху ў сюжэты карцін,  
зьнікаў, як зьнікае вандроўны тэатр-шапіто.  
З уласнаю съмерцю застаўся сам-насам, адзін

—  
вялізны музей з артэфактамі даўніх часін,  
у чые галерэі адгэтуль ня трапіць ніхто.

**b**

Яны падрывалі дамы за дамамі. І пыл  
сядай на мундзіры герояў забытых войн.  
Усё разумелі на ўласны імперскі капыл,  
вадзілі між мёртвых руінаў уласных “кабыл”,  
і месцычы бачылі: гораду поўны гамон.

**c**

Пасыля ўсё складалася з гучных ідэяў і фраз.  
Падводы з цаглінамі, даўкі казарменны пах,  
праекты будынкаў: зьверху, профіль, анфас...  
Штомесяц сюды пад'язджаў круты тарантас  
і нейкі вайсковы грузін захапляўся: “вах!-вах!”

**d**

А потым пачаўся шызоідны ціхі кашмар  
і прывіды места ўрываліся ў хворыя сны,

у душы ўліваючы цёплы вар'яцкі ўзвар.  
Бо новыя вуліцы, новы сумніўны штандар  
ня мелі някай каштоўнасьці й нават цаны.

**д**

Прытоны, забойцы, гандлёвыя плошчы, смурод...  
Ці можна ўзнавіць яго тлумную, пругкую плоць?  
Той мініяцюрны шматколерны горад-суплёт  
чароўна ўбіраў безыліч тэмбраў, адценняў і нот.  
Як мала патрэбна, каб гэта ўсё перамалоць.

## Кансъспект аднаго жыцьця

Ён вырас у мястэчку, ад бацькоў  
чуў толькі пахвальбу; цудоўна падкаваны  
ў мастацтве здрады прыкладам сяброў,  
падлічваў перамогі; быў адданы  
прыхільнік моцы й розуму. Старанны  
ў навуках і стэрыльны ў тым,  
што тычыцца пачуцьцяў, жыў адным:  
ня важна як, якой цаной – або  
чужых надзеяй, ці дабрабыту нечага, – абы  
дабраца үрэшце на Алімп улады.  
Ён вывучаў людзей, як архітэктар –  
ландшафт; дакоры і парады  
выводзілі яго зь сябе. Як рытар  
меў талент, але – нізкае пароды.

## Плач Рэспублікі

Калі ён плакаў ля труны музыкі,  
народ – у ложку, на канапе, ля пліты, –  
чакаў працягу серыялу; малады  
аратар у думках блытаўся й рукі  
куды падзець ня ведаў. У зале  
абываталі ў футрах і палітонах  
пазіралі, маўкліва і засмучона,  
на свайго песьняра. Як казалі  
ў прэсе, – “памёр ад інфаркту”.  
Съмерць, нарэшце, сталася фактам.

Па прамове аратара запанавала ціша.  
Сьвіта чакала знаку. Цалкам забыўши  
на жалобу, абдумваў чарговыя планы.

Пасля паніхіды ехаў вячэраць да рэстарану.

## **Fin-de-siйcle**

Я б хацеў нарадзіцца на Новай зямлі,  
напачатку ХХ-га, съціплым клеркам;  
працеваць у маленъкай канторы ці ў нейкім  
іншым месцы; на караблі

раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены;  
ажаніцца пад 30, завесьці дзяцей;  
паважаным быць, каб аніхто табе “Гей!”  
не казаў і ставаць не змушаў на калені.

Штонядзелі хадзіць у кіно, на Каляды –  
у царкву, усхваляючы Божую ласку.  
Мець свой дом і рахунак у банку.

Прачынацца і ў сьвежых газетах шторанку  
праглядаць некралогі, ня ведаць спагады  
да жывых і да мёртвых, ды верыць у казку.

## **Historica**

### **I. Князь**

Паслья чарговага паходу нейкі князь  
у нейкім месцы (па дарозе да  
сталіцы, дзе чакала самаедаў  
радавітых змова – прэтэндэнтаў  
немавед на што) спыніў каня і даў  
загад сваёй дружыне соннай: «Злазь!»

Агонь распалі адразу на ўзорку.  
Усьцешылі князя – тутэйшых мясьцінаў згібы.  
Трафейным віном запіваочы розныя стравы,  
забыўся зусім пра наваградкі і варшавы.  
Вось так і ляжаў сярод поля, нібы  
кавалак дрэва, п'яны, глядзеў на зоркі.

Раніцай рушылі далей. Панура матлялі  
хмяльнымі галовамі воі да самае хаты:  
хто здабычу падлічваў, хто трывніў ад ранаў.  
Навод达尔 мірна пасьвіліся коні, бараны...  
Князь маўчаў, разважаючы: «Мо, было б варта  
перанесці сталіцу ўладаньняў падалей».

### **II. Правінцыя**

Дарогі ды грэблі паўсюдна, нізіны й лясы.  
Далёка да Вільні, да межаў, што – добра, бо тут  
прыносяць вялікія гроши бізун і хамут.

Заўсёды было так і будзе ва ўсе часы.

Калі-нікалі прыязджае аднекуль ганец  
з прыемнаю весткай альбо з вайнай-навіной  
для прышлых удоў, і тыя разам з труной  
купляюць уборы ды вэлюм сабе пад вянец.

А недзе далёка напышлівы зброд  
уважна глядзіць як стары Гаспадар  
паціху ўмірае на полі ад ран.

Дзірван зелянене, ля прыпяцкіх вод  
самотна блукае заморскі штукар.  
І плыве па-над пожнямі лёгкі туман.

### III. Гандляр

Ён прачынаўся зь пеўнямі, імчаў  
на плошчу, дзе, насупраць магістрату,  
трымаў карчму. Ні жонкі, ані брата  
зь сястрой ня меў, пра што не шкадаваў

ніколі. І, паколькі сінагога –  
ягоных справа рук, абшчына,  
як вінаград у гронцы, шчыльна  
таўклася ля ягонага парогу.

Ён шмат дзе пабываў. “Каштоўны вопыт  
лепш набываць за кошт чужы” – заўсёды  
лічыўся з гэтай думкай. З ваяводам  
былі сябрамі. І адзіны клопат,

які ўзынікаў, прычынай меў гастрыт.  
Тлумачыў Тору, не любіў руціны.  
У трывіцаць два гады пачаў тканіну  
вазіць з Усходу. Лёгкі флірт

завёўшы нейк з мулаткай гожай,  
забіты быў. І плоць, і косьці  
ягоныя згнілі ў якойсьці  
магіле. Анічога больш ня зможа.

### IV. Рэч

*Прыбудуць барбары, у іх свае законы*  
К. Кавафіс, “У чаканьні барбараў”

– Чаму няма ў сталіцы ні душы ?

– Кароль інкогніта ад'ехаў за мяжу  
да знанае ўсеўладнае кахранкі  
з каштоўнымі дарамі – месцічу й віжу  
дзяржайнаму дакладны знак заранкі  
нядоўгага разрыву з каралевай і каронай.  
На ўцеху паспалітым і разбэшчаным баронам.

– Калі ж пачнецца праца над законамі,  
ці скліча хто, нарэшце, Вальны Сойм ?

– Няма каму. Штодзённа па лясох  
магнацтва п'янае са шляхтаю напару  
ды ўсёй астатнай поскудзьдзю, у рог  
гарланячы, дзічыну гоняць. Марна  
чакаць: палацы ўласнай годнасці  
здалі за пярсыцэнкі бяздумнае сквапнасці.

– Ужо катарае съвята званоў не чуваць.  
Дзе падзелася наша духоўная знаць ?

– Патрыярх у турэцкім сядзіць капкане,  
даўно ўжо ня той, як калісь. Цёмнавокі,  
перачытае ўвечар лісты з Ватыкану:  
рэлігійныя гульні ды эківокі  
абышліся задорага. Цэркваў-касьцёлаў  
ад агню не схаваць ні съвятым, ні анёлам.

– Па той бок, на памежкы – штыхоў варушэнъне.  
Ці спадзявацца нам на паспалітых рушэнъне ?

–Няма тут ужо ані войска, ні ўлады.  
Дыпламаты нясьпешна нясуць у архівы  
скруткі новых дамоваў, загады й парады  
даючы генералам. Выпісваюць ксівы  
адпаведным намеснікам. Хворая Рэч  
у перадсьмяротнай агоніі ўскідвае меч.

#### V. Сталіца, ранак

Яшчэ гарыць маленькае акно:  
складаючы чарговую дэпешу,  
ён дапівае цёмнае віно,  
запальвае, перастаўляе пешку  
d7-d8, нібыта ў кіно;  
дапісвае "...хутчэй, бо нас нясьпешнасьць  
заб'е..." нярвовым почыркам. Гадзіннік  
паказвае пачатак сёмай. Вынік

жыцьця, прахытага бяз прозывішча, імя,  
Гісторыю, зь якой амаль на роўных,  
ніколькі не хвалюе. Чатырма  
гадзінамі пазней, калі прыдворных  
ахопіць паніка і будзе ўжо дарма  
люстэрка падстаўляць да мёртвых вуснаў,  
адгэтуль будзе ў ім заўсёды пуста.

Ён пакідае дом, мінае сад,  
суд, міністэрствы, мост... пад паліто –  
у скрутку – дынаміт; якраз парад  
на плошчы распачаўся, і аўто  
з паважным юбілярам праезджае  
уздоўж натоўпу гараджан. І грае  
аркестр марш.

#### Хронікі звычайнага

Людзі з маленькіх правінцыйных мястэчак  
засынаюць па дозе вячэрніх навінак.  
На вячэру ў іх каша, гарбата, булка,  
варэнъне з парэчак.

Некаторыя зь іх пераможцы мясцовых дажынак.

Людцы з маленькіх мястэчак ня бачылі съвету.  
Каханье тут – адна зь непазыбжных традыцый,  
якой не жывуць, але выконваюць, ветла  
зазіраючы ў вочы ў прамежкі паміж менструацый.

Людцы зь вялікай душою і зглумленым сэрцам  
любяць пускаць съязу ад фіктыўных стрэсаў –  
адзінадумцы, рамантыкі, адзіназньяверцы.  
Час ад часу праездам бывае прадажны Кесар.

Зь ім у тутэйшага люду свае рахункі:  
некта на службе, другі – у таемнай змове.  
Дарэмна чакаць ад багоў нябеснае манкі –  
лепей ціха бяз цудаў прахыць у сямейным алькове.

Людзі з правінцыі едуць паволі з глузду  
ад забабонаў, нуды і паўсюднай пустэчы.  
А з надыходам Калядаў сядоюць у воз ды  
п'янія славяць Хрыста, месію зьмірэння й галечы.

## Шляхціц Ян Забавецкі перад съмерцю

“...и на цьому амінь Бідолашний Дебіле”,  
Юрый Андрухович

Быў ты раней паважаным геройскім ваякам:  
піў медавуху з жаўнерамі, жэр верашчаку.  
Плача цяпер па табе гільяціна, скаціна,  
вые сабака, скуголіць дзяўчына Яніна.

Зь юру ці здуру зарэзаў ты, пане, суседку –  
дзеўку з тракціру, глухую й дурную німфетку.  
Ложак, прасьціны, сукенка, на крэсьле – гарбата.  
Не памятала, дурніца, ні мамкі, ні таты.

Меў ты паўсюдна братоў і сяброў старадауніх,  
але згубіў іх, дэбіле, зъняславіўся, даўне.  
Бог наш ня ландух, табе не даруе, маньяку –  
лепш да смалянага пекла рыхтуй сваю с...аку.

Можаш страчыць пакаянъне, сядзець у чаканъні,  
плакаць, крычаць, вар'яцець  
або кленчыць “О, Пане!”

Не дапаможа нішто, бо актор ты – бяздарны,  
гнюс і мярзотнік, уласнаю съмерцию цяжарны.

Помню, грамілі з табой мы жыдоў з маскалямі,  
немцаў з ардынцамі гналі адсоль піньдзюлямі.  
Ці ж не на гэткую справу стварыў нас Уладца?  
Што цябе змусіла грэшнай пажадзе паддацца?

Зараз сядзелі б з табою у файнай карчомцы,  
байлі байкі на вуха якой незнамцы,  
ци – як бывала даўней – палявалі б у пушчы...  
Дай разьвітацца з тваёю душой невідущчай –

стрэне па съмерці ганебнай зусім не анёлаў  
(зрэшты й мяне, мо, чакае пякельнае кола).  
Цешыць адное – прынамсі, уzechі зямныя  
мы спазнавалі бязь меры (даруй, sole mio).

## Partizanen'44

Поўніцца стрэламі паліцэйскі дворык,  
дзе ўкі ў клуні “даюць” за ежу і маркі.  
А на галоўнай вулцы мясцовы прыдурак  
абвяшчае Армагедон, выціраючы смаркі.

Нехта ж забацаў здуру сабе вясельле –  
немцы пішчаць пра Марлен у губны гармонік.  
І маладыя съяткуюць настолькі няўмела,  
што ванітуюць паслья на клумбы з рамонкаў.

Ідылія, як заўжды, абрываецца нечакана:  
мозг жаніха распірсканы па абрuse...  
Далей у кадры – узброеные мужчыны,  
што па чарзе вырубаюць дзяцей і бабусю.

Дзядзькі – за нажы, але што наагул той ножык?  
Дзядзькам куплю ў вока, бо не...уй стаяць на дарозе.  
І цётачка Сымэрць, сабраўшы ўсе душы ў кошык,  
глядзіць, як паранены сват канае ў гародзе.

Усіх паліцаяў вешаюць на сывінаферме,  
швэндал паліаць жыўцом каля магазіну...  
Ды й вёску паляць, каб час не губляць дарэмна.  
Прыемна, відаць, мілавацца такою карцінай!

Потым прыходзіць съвітанак. Раса на трупах,  
лётаюць матылькі па-над бязълюднай дарогай...  
А партызаны ў штабе лясным сваім тупа  
п'юць самагонку, съяткуючы перамогу.

## дом апошніх ветэранаў

у траншэях калідораў пуста –  
героі ў каляровых піжамах  
съпяць прыняўшы снатворнае  
быццам вайсковая рацыя на кухні хрыпіць радыё  
і пыльны тэлевізар на тумбачцы  
працуе круглыя содні  
з ранку да вечару  
серыялы перыядычна перарастваюць у войны  
войны ператвараюцца ў серыялы  
але гэта ня важна  
гэта ўжо ня мае значэння –  
на палі бітваў нанесеная футбольная разметка  
медалі пераплаўленыя ў попельніцы  
мілосныя лісты – у правінцыйных музеях  
а яны самі  
засталіся адно ў фотаальбомах  
могільніках памяці  
і кафкіянскіх съпісах ЖЭСаў

войска капітулявала  
“перамога!” ператварылася ў банальны слоган  
а надзея і вера ад самога пачатку былі  
элементамі пропаганды

яны ведаюць  
што жыцьцё – гэта вялікі лазарэт  
бясконцая хірургічная аперацыя

без наркозу  
і перапынкаў на абед

цяпер іхні штандар – прасьціна  
што сушыцца на балконе  
іхняя айчына –  
дзевяць паверхаў мёртвае рэзервацыі  
іхні гонар –  
быццам уцякач з лагеру ваеннапалонных –  
мае мала шанцаў  
можна сказаць наогул ня мае

## VI. Modern wars.

### **Рэпартаж зь месца падзеяў**

Вайна пачалася ўвечары  
нікто й не чакаў такога павароту  
на плітах падагравалася вячэра  
дзеці даглядалі “Калыханку”  
мужчыны моўчкі палілі ў акно  
у чаканьні апошніх навінаў

Вайна пачалася ў нядзелю а ўжо ў панядзелак  
па той бок лініі фронту звінелі келіхі  
стратэгі адзін аднаму паціскалі руکі  
адусюль гучала лёгкая чыстая музыка  
і радыё верашчала пра трывомфальную перамогу

летапісец жывое трагедыі  
уключаны ў падзеі  
я за ўсім назіраў знутры

Вайна аднак працягвалася  
нягледзячы на паўсюдны фарс  
людзі выходзілі з бункераў  
няўмела ўзводзілі барыкады  
усё што трапляла пад руку  
знаходзіла прызначэнне

Вайна была ва ўсіх на вуснах  
яна насыцігала цябе ў дарозе  
на ранішніяй прабежцы ў парку

у чарзе да лекара ў лазыні  
на рыбалцы і ўласным вясельлі  
але толькі нямногія казалі пра гэта ўголос

Вайна больш падавалася бунтам  
знаныя каментатары і эксперты  
усе яны былі падобныя на страўсаў  
кожны атрымае сваё на ўсю катушку  
іхні голас почасту фальшывій  
пераскокаўчы на высокую ноту

Вайна була дзіўнай бо вораг  
быў невідочним што бlyтала многіх  
паводле хронік падручнікаў фільмаў  
ён уяўляўся чужынцам захопнікам  
з грубымі тварам і мовай  
насамрэч усё выйшла складаней  
бо вораг аказаўся ўнутры

Іх было шмат нябачных жаўнераў але ўсіх узначальваў Страх

Цяжка змагацца зь нечым бясплотным  
кнігі па мастацтве войнаў  
гавораць пра гэта надзвычай мала  
застаецца верыць адно ў сябе

Бо вайна не даруе ваганьняў  
яна вымушае браць на сябе адказнасьць  
каб калі застанешся адзін у акопе  
пры сустрэчы твар у твар зь імі  
змагчы не адвесьці вочы

Запомні гэтую нач...

я з табою – каб апынцца побач ён мусіў  
праравацца празь дзевяць жывых  
непраходных колаў  
няспынна бліскалі фотакамеры й сонца  
люстравалася аранжавым сафітам  
у міліцэйскіх шаломах і ў вокнах суседніх дамоў

я з табою – пульсавала адзіная думка  
нібы дзеці шчырыя і адкрытыя  
сноўдалі іншаземцы  
і невядома было калі гэта ўсё скончыцца  
адзінай пэўнай рэччу ў гэтым трывожным хаосе  
была немагчымасць вяртаньня

я з табою – той съціплы кавалачак шчасьця  
пеставаны гадамі гвалтоўна канфіскаваны  
толькі агенты кранальнага клопату і спагады  
па віхлястым маршруце крама-дворыкі-лагер  
моўчкі рабілі сваю будзённую справу

я з табою – ўсхваляванае сэрца поўнае сълёз  
ён амаль што дабраўся апошня дзесяць метраў  
там наводдаль чуўся ўжо гул калоны грузавікоў  
падобнай на рой трутняў над ліпеньскім полем  
чакаць нечага іншага было б канешне наіўна

яна была там між пары сотняў адчайных  
пацалункі абдымкі яны яшчэ гэта пасыпелі  
ночны штурм усе ведалі быў ужо непазъбежны  
ён шаптаў ёй на вуха пад зычны ляскат металу  
запомні гэту ноч яе сумнае ватэрлоа  
я з табою чаго б нам гэта ні каштавала  
трymайmasя разам трymайmasя родная разам  
пакуль не адмовяць сілы а нават калі й адмовяць

### Эпілог (які дапускае працяг)

ён думаў ну вось здаецца і ўсё вось і канец  
шум паступова съціхнуў і нейкія людзі няветла  
трэсылі за плечы клікалі голасна “хуткую!”  
што ніяк не магла прабіцца ў гэтае пекла

мама мама шаптаў ледзьве чутна ў гарачцы  
а яму ўсё тыцкалі ў вусны бутэльку з вадою  
запнуўшыся на сэнтыментальным рэфрэні  
ён амаль што ня плакаў і толькі хрыпеньне  
выдавала што зь ім нешта зусім ня тое

пачатак жа быў надзіва звычайны  
сцэнар прадугледжваў кардоны фургоны  
з купай насілак і процьмай людзей у пагонах  
зрэшты і вынік думалі выйдзе чаканы  
гучалі сірэны ніхто не губляў імпэту  
плакаў дзіцёнак але ня будзем пра гэта

ўсё толькі яшчэ пачынаеца ня гледзячы ні на што  
ня гледзячы ні на што нават на знакі паразы  
ты бачыш жывая хроніка гэтых прас্঵етленых дзён  
не задае больш пытаньняў але прапануе адказы

а заўтра ўсё будзе зусім ня тое й ня так  
з памяці-торбы выпадуць кадры атак  
і маладыя гіены вясновыя нашыя хросты  
сьпішуць пасыль на бяссыльле й праблемы росту

мо нехта й запомніць прыступы тых трывог  
той нечаканы кардэбалет прыроды  
і як месяц зіхоткі і круглы нібы медаль  
вісеў над усім нічайнаю ўзнагародай

## Утопія

нашыя шчасльвия часы  
часы аптымістичных жэстаў  
й сумніўных прадуктаў  
у старасьці  
буду згадваць з замілаваньнем

добрая дарогі заробкі  
сацыяльныя гарантыв  
нібы дзесяць запаведзяў  
клапатліва саграваюць душу

секс піва пасъля работы  
хатня каштоўнасці хатні кінатэатр  
недарагія і плоскія  
ци ж можа быць патрэбна нешта яшчэ

а калі ўзынікнуць пытаньні  
універсалны даведнік  
падкажа тысячы тэлефонаў  
адпаведных съпецыялістай

радыёсігналы дакладнага часу  
забаўляльныя мерапрыемствы  
і брашуркі для IDIOT'S  
пазбавяюць ад непатрэбных сумніваў

бо як жа прыемна ўвечары  
седзячы ў крэсьле  
гартаць фотаальбомы

усё там прыгожа і чыста  
ані плётак ані нярвовых зрываву  
нама там таксама й паразаў каханьня  
бо кінематограф памяці  
надзвычай любіць ілюзіі

вось бабця зрываве ў садзе парэчки  
нібы шляхцянка на танных аформтах  
брэйгелева вясельле ў школьнай сталоўцы  
хаўтуры пад ніzkім скандынаўскім небам

такія гульні ўяўленыя  
найбольш у паshanе  
ў інтэлігентных колах

сярэдні клас схільны хутчэй  
да гвалту і крыжаванак

канешне бываюць і збоі  
забойствы аварыі дробныя хулігансты  
але ўсё гэта  
не твая справа  
твая справа круціць сваю баранку  
гайкі педалі ці што там яшчэ можна круціць  
і глядзець выключна наперад  
бо спакой вымагае парадку

і прашу ня трэба шукаць  
ніякіх аналогій і паралеляў  
бо гэта і ёсьць  
простым чалавечым шчасьцем

## Тэрагрыст, будні дзень

ён глядзіць тэлевізар канал навінаў  
прэс-сакратар аднае з краінаў  
прыводзіць лічбы ахвяраў

ён сядзіць у пыльнай кавярні з кальянам  
паўтарае паролі і ўрыўкі з карану  
тэлефануе кудысьці

*так цудоўна ўвечары вылятаю*  
па квартале носіцца дзетак зграя  
ён бярэ свой кейс і выходзіць

як звычайна ідзе па старой адрэсе  
нібы плястык плавіца сонца ўверсе  
перамовы і раз্বітаньні

адыходзячы ўбачыў ужо зь вітальні:  
нібы ранец шкаляр у пакоі дальнім  
прымярае пояс шахіда

## Зацішша, 5 хвілін пасъля

Бы ранішні патруль, выходзіць сонца  
на вуліцы, узіраеца ў вітрыны  
паўсонных крамаў і пустых цырульняў,  
старых плакатаў рваная тканіны.

Бязжарсна робіць стрэлы снайпер съпёкі:  
ад рынку пахне фруктамі і гнільлю.  
Ля плоту, па-над мёртвым мулам, мухі  
спраўляюць *dance macabre*. Дамы, што сънлі

ідylію – накшталт драўляных мумій:  
у старадаунім саркафагу места  
ляжаць мізэрным архаічным друзам.  
П'е мозг каменданцкая сiestа:

ані людзей, ані сабак – нікога.  
Гудуць мячэты, але вуліца маўчыць.  
На ходніку кавалкам манекену  
ляжыць рука і глянцам кроў блішчыць.

## VII. Піларама жарсьці.

### Серэнада

A.

Жанчыны чытаюць “Алесю” і “Vogue”.  
 Мужчыны віно расьпіваюць на трох.  
 Сабака на сучку юрліва налёг  
 і прагна яе дзяўбе.  
 Плыве цэпелін, а на ім сядзіць Бог,  
 стары селянін расьцярушае стог,  
 рабочы ад моцных нагрузкак падох,  
 а я кахаю цябе.

У барах марціні, ікра, казіно,  
 па тэлеку збольшага круцяць лайно,  
 Кусто ў батыскафе дасъледуе дно,  
 музыка гудзе на трубе.  
 Вяртаюцца ў моду панамы й трыко,  
 на працы за шкоднасць даюць малако,  
 съяззу выцірае ўдавіца рукой,  
 а я кахаю цябе.

Адзін у дэпрэсіі п'е “Валідол”,  
 другая зъмяніла фрызуру і пол,  
 у трэцяга жарсьця – беларускі футбол,  
 чацьверты зъязджае з эРБЭ.  
 Банкіры ахоўваюць «бабкі» свае,  
 а бабкі бароняць бутэлькі свае,  
 і ўсе тут свае, і на ўсіх не стае,  
 і я – кахаю цябе.

### законы логікі і фройда

дзяўчына падобная на экскаватар –  
 яна капае яму а пасьля зарывае ў ёй  
 і калі ты крычыш “за што?!” то ты – аматар  
 ва ўсіх іншых выпадках ты – супергерой

спачатку яна патрабуе ўвагі й пяшчоты  
 не даючы анічога – нават сябе – назамен  
 яна нібы штолня там безыліч чорнай работы  
 але ж і ты ўнутры далёка не супермэн

дзяўчына не падобная на швейцарскі гадзіньнік  
 у яе наагул пашкоджаны механізм  
 але ты безь яе ня можаш хаця і цынік  
 але ж ты кахаеш яе хоць гэта і атавізм

і ў гэтая хвілі вы – пляшка гарэлкі і колы  
 вып’еш адну і зынікае патрэба ў другой  
 калі ты стаіш перад ёй абсолютна голы  
 яна мусіць таксама быць чыстаю перад табой

## Жыцьцё нонстоп

### 1. Нічога добрага чакаць ня варта

К.

Ніколі болей ня будзе такога лета,  
ня будзе так бесклапотна і гэтак съветла –  
ніколі.

Фільмы болей ня будуць даваць асалоду.  
І для сустрэчы ня будзе ніякай нагоды.

Ніколі ня будзе болей такой гарэлкі –  
халоднай, спажыўнай, чыстай і елкай.  
Ніколі.

Тытунь перастане быць пахкім, моцным і смачным.  
А разум адгэтуль ня мецьме паказынікаў значных.

Ніколі ня будзе з таго што ёсьць і палавіны,  
такіх файніх кніжак у крамах, такой вяндліны.  
Ніколі.

І “хуткая” болей ня будзе настолькі хуткай.  
І нам так камфортна ня будзе  
ў съякотных маршрутках.

Ня будзе такіх авантураў, такіх падарункаў,  
настолькі жаданых абдымкаў і пацалункаў.  
Ніколі.

Ня прыйдзе твой ліст і ты ня прыедзеш таксама.  
Зламаємся мы, бы ў суседнім двары піларама.

Глядзецьмем і выцьмем на месяц, што зъяе на столі,  
бы два сувязных, што забылі  
і болей ня ўспомніць паролі.  
Ніколі.

### 2. Гатэль

К.

Вось раніца. І ў ёй цябе няма.  
Акно. І я – мысленчая турма.

Вось крэсла. Шафа. Боты ля стала.  
Вось ложак, дзе калісьці ты была.

Вось цыгарэты. Слоўнік на стале.  
Пустыя пляшкі – з поўнай на чале.

Гадзіннік, што спыніў падлік гадзін.  
І я – адзін, нібыта ў лямпе джын.

Адбіткі пальцаў на старонках кніг.  
Самота, што зъдзяйсьняе свой бліцкрыг.

Вось тое, што згубіла свой назоў  
й чаго не перажыць ужо наноў;

што сапсавала нам і плоць, і кроў.  
За што да съмерці дзякаваць гатоў.

### **3. нічога цікавага ў гэтым вершы не адбы- ваецца**

Дане  
падымаешся а 10 раніцы  
п'еш каву  
потым спускаешся ў шапік  
па сьвежую газету з вакансіямі  
дурны занятак гэты пошук працы –  
патрабуюцца будаўнікі і менеджеры  
а які зь цябе  
будаўнік?  
а тым болей менеджэр?  
у выніку робіш сабе  
макароны з сасіскай  
яшчэ раз каву  
цэлы дзень глядзіш фільмы  
спачатку пра маньякаў  
потым нешта маладзёвае ў пратэстанцкім духу  
увечары тэлефануеш сябру  
у бары чапляеце зь ім па дзеўцы але яны  
хутка надакучваюць  
зь імі нават бухаць нецікава  
а гэта – галоўны паказынік чалавека  
і вы накладаецца ўдвох  
як сьвінныі  
прыехаўши дадому  
доўга звоніш у дзьверы  
і раптам разумееш што ўжо даўно жывеш адзін  
што дома пуста  
што ты ідыёт  
што зноў паўтараецца як у мінулы раз  
  
дапаўзаеш да ложку  
і падаеш на яго  
як падае самалёт падчас катастрофы  
  
уначы адкрываюцца старыя нарывы

прачынаешся  
запэцканы крыўёй і гноем  
уся пасьцель у крыві і гноі  
у ваньне змываеш зь сябе ўсю гэтую дрэнь  
стаіш паліш на кухні  
нярвова чухаеш калена  
а потым прыходзіць SMS  
зь іншага канца сьвету  
ад дзяўчыны  
ад самай прыгожай дзяўчыны  
з усіх што калісьці бачыў  
і адзіная разумная рэч  
якую сьвет можа прапанаваць у гэты момант –  
алкаголь  
шмат алкаголю

### **4. жыцьцё нонстоп**

К.  
час гладзіць цябе супраць поўсьці ён цябе бесіць  
ды гэта – ты ведаеш добра – нічога ня дасцьць  
ён сыходзіць за месяцам месяц за месяцам месяц  
а съледам цябе атакуе любоўная жарсьць

ты зробіш апошнюю спробу  
яна нічога ня зьменіць  
ты выйдзеш на вуліцу й вернешся п'яным у дым  
бяз сэнсу нічога рабіць бо ніхто не паверыць  
бяз сэнсу быць некім а злашча быць маладым

ты знову зьвіваешся зьмеем у потным ложку  
і выеш імя і твой сковыт як плач немаўля  
зь ліпучаю сълінай выхаркваочы патрошку  
каханыне якое зъядала цябе спакваля

## **5. на ўзьбярэжжы съядомасьці**

маё сэрца цяпер нібыта начная сталіца  
нібы электрычны міксер зроблены у кітai  
нібы гусеніца якая ня ў стане ператварыцца  
ў нешта лепшае й гэта ня тое што засмучае

але стварае праблемы напрыклад ныркам  
ім бы жыць пажываць але ж не – капец маліне  
а памяць дык наагул дублюе ўсё пад капірку  
і я ўсё сумленна чакаю – калі ж заклініць

калі гэта ўсё навярнецца калі адпачынак  
каб зъехаць – за дахам съледам –  
на мёртвы вострай  
дзе наагул няма ні мяне ані маіх “палавінак”  
дзе ёсьць адно акіян  
і кавалак зямлі для пагосту

## **6. Танцы на падваконьні**

Ярцы

ноч перажоўвае нашыя крохкія сны  
і нашыя целы нібы мясарубка мяса  
а мы не здаемся мы танчым і танцы яны –  
мілосны зарад у дрогкіх руках камікадзэ

бо наша вар’яцтва ідзе невядома куды  
бо нашы далоні  
бы съмерцяносныя два контакты  
бо мы адно аднаго захаплі штурмам нібы гарады  
і ловім жывёльны свой кайф  
фіксуючы факты –

як месяц здымает з садоў серабрысты скальп  
як нашыя цені паўзуць зачараванай парай  
і як галовы гудуць бы шматлюдны суботні паб

і съвецяцца цыгарэты нібы маленькія фары

таму не хвалюйся ня бойся ступай на край  
бо музыка – гэта апошняя барыкада  
якая трymае нас разам давай няхай  
нас абаўе пажада зіхоткім гадам

## **7. *Finita la tragedia***

Ярцы

Ну, вось і нібыта-гармонія:  
Букоўскі пад файнны лікёр.  
Гудзе насякомых калонія  
над съметніцай роем зор.

А парк за акном, нібы захарка,  
зашэптае мой неспакой.  
І страхай зіхоткія пацеркі  
ляжаць пад падушкай нямой.

Так лёгка, што нават ня верыцца –  
ты выжыў, ты, сучын сын!  
І сэрца рулетка круціцца,  
нібыта магічны млын.

## Дзьве элегіі

A.

Ты ўсё маўчыш, чакаеш калі я  
нямоту выплюну, скажу нарэшце  
такі звычайны, але неабходны  
маналог, дзе будзе ўвесь набор...  
І я ня ведаю: чаму мне так балюча  
з рыбіных вуснаў выпускаць табе  
насустрач съліzkага малюска “я-цябе-  
-кахаю”, каб паслья нікчэмна хліпаць  
носам у халоднай кухні. Мне  
здаецца, я ў твае ўвайшоў балоты  
надоўга (значыць – назаўжды)... Чакай,  
мяне й самога ўжо аж верне ад  
паветраных шароў узънёсласці, але  
язык бярэ свае падаткі і ахвяры.  
Мы толькі напачатку: ў нас яшчэ  
ні мітаў, ні гісторыі, ні шчасльца...  
Мы – чарвякі: з агідаю ямо  
ўсю тую поскудзь, што завецца сольлю  
зямлі; наўна верым, мала съпім. У 23  
слупок крываі ў тэрмометры хаосу  
ужо знаёмы зь перападамі. Сягоння  
ты ад мяне схаваная, як рай  
ад грэшніка. Мая перад табой  
віна – нішчымніца у дарасхове словаў.  
Адзінае, што маю на далоні –

вось гэтыя кульгавыя трывальнені,  
якія, мо, аднойчы цвёрда стануць  
на глебу красамоўства, а пакуль –  
чарот пацьвілых думак ды балота  
бolio, у якое ўвойдзем ня раз.

Ізноў, нібы забаўка-тамагочы,  
я віртуальна падыхаю. Двойчы  
быў ратаваны, піў таблеткі-словы;  
хаця цяпер ня лепшыя умовы,  
але палаю ніткаю вальфраму  
ўнутры урбаністычнай панарамы.

Твая душа, зацішак пастаральны,  
дзе процьма флёры і бязь меры фаўны,  
ні візы не дае, ні грамадзянства  
уцекачу, чыё непастаянства  
палохае. Але яе тайніцы  
цішком шапочуць: “veni, vidi, vici”,  
хаця ня ведаю ні грэкі, ні лаціны.  
І сноў гангрэна падымаецца няспынна  
паўз лёхі духу на падстрэшша страхай,  
бянтэжыць шырынёю і размахам  
атакі на фарпосты глузду, дзоты  
памяці, пачуцьцяў платы...  
Таму мой разум па сълядах Адама  
шукае код-пароль твайго Эдэму:  
брыйдзе на мулах думак, экіпажах  
метафараў, гіпербалічных баржах  
ды па сканчэнні бачыць: вынік – лажа.

## Уяўнае падарожжа

A.

Ты зараз, напэуна, съпіш. Цыкады,  
бананы, фінікі, мора, пляж...  
На поўдні рай спажыўцам вінаграду.  
На поўдні танныя кока й гаш.  
Там – сонца, фіесты, начныя парады.

Там тоўстыя цёткі гандлююць на рынку.  
Там процыма прывабных хлапцоў і дзявуль:  
бландзінкі, брунеткі, шатэнкі, мурынкі...  
Там, як ні круціся, ня кінеш – адкуль! –  
ані паліць, ані швэндаць да ранку.

Там ходзяць няспешна. Ядуць чарэшні.  
Чарнеюць хвалі. Гучыць папса.  
Там кожны шчасльівы, бо кожны – грэшны.  
Вар'яцтву ні межаў няма, ні канца.  
На моры прыстойна паводзіцца – съмешна.

На моры жыцьцё уяўляецца глюкам:  
там адчуваеш няспынны кайф,  
блытаеш тыдні, колеры, гукі.  
Але, як паўсюль, калі ўвечары – *love*,  
зранку на пляжы валяюцца гумкі.

P.S.

Я бачыў сёньня ў съне карову.  
(Што скажа псіхолаг на гэты конт?)

Мне безъ цябе тут ня надта клёва;  
плюс яшчэ ў хаце бясконцы рамонт.  
Як кажа паэт, – я жыву напалову.

Там побач з табою героі, зас...анцы;  
пухліны аблокаў на схілах гор.  
П'янтосы ў барах, буржуі ў сланцах...  
У захапленьне прыводзіць штурм  
кожнага: немца, араба, гішпанца...

Ня слухай майго скавытаньня дурнога –  
паеж апельсінку, пажуй какос.  
Бо, ўрэшце, ў растаныні няшмат благога.  
Ты – крыху пасталела, я ж – трохі зарос,  
бы нейкі пірат аднаногі.

## Блюз

Аддай мне, *my baby*, сваю красу  
і водар мне свой аддай –  
я іх у тутэйшы ламбард занясу  
і выкуплю свой адчай.

Аддай мне сутоньня і моўкнасьці мех,  
душу маладую сваю –  
я ведаю, будзе салодкім наш грэх;  
шапні, бы ў кіно, “*I'll give you*”.

Свабоду аддай і пакуты ўва съне,  
іронію й съмех падары;  
аддай свае руکі і твар, але не  
пытайся навошта. Памры,

але не напраўду. Я буду, павер,  
табой і сабой, дзъве душы  
зъляпіўшы ў адну. Сваю згоду, *my tear*,  
сваёю крывёй падпіши.

## Сястра Дарота

### 1. Дарота ідзе з рынку

пані Дарота  
ідзе па вуліцы съятога Тамаша  
нясе дзъве торбы ў руках  
у адной вялікія чырвоныя яблыкі  
у другой цукеркі – прэзенты сёстрам-дамініканкам  
а пад кашуляй патаемна схаваны  
съвежы Cosmopolitan

у сваім манашскім адзеньні  
ад куцюр'е якога забіць  
і тое будзе надта па-хрысьцянску  
яна падобная на съмерцейку  
такую мілую хатнюю съмерць  
што выйшла ў нядзелю на рынак  
па некалькі кіло дабротных душ

зіхоткія вочы пані Дароты  
не даюць аніякай надзеі на паратунак  
ані ёй – ад непрыстойных думак  
ані мне – ад спакусьлівых відзежаў

пані Дарота ідзе па вуліцы Вузкай  
і ледзьве хапае месца каб зь ёй разымінуцца  
пані Дароты зашмат  
для тратуараў пляцаў каменных вежаў і лесьвіцаў  
яна ідзе і ўспухоўваецца ў съвет  
бы ў кішэнны гадзіннік

хаця й ведае здаўна што месцічы й места  
жывуць зь ёй па іншым часе

## 2. Дарота і Bar Mleczny

па нядзельнай імши пані Дарота  
ўцякае ў *Bar Mleczny*  
дзе мужчыны ў спартовых касьцюмах  
і з тварамі камуністычнага колеру  
п'юць кефір а бабулькі ля касы  
нібы наркадылеры з поўнымі кейсамі баксаў  
па сотні разоў пералічваюць гроши  
меню на съянне нагадвае пані Дароце  
съпіс божых запаведзяў  
праўда яно дайжэйшае й штодня карэктуюцца  
але гэтая акалічнасць  
ёй асабліва мілая

## 3. Дарота ў заапарку

прыгожыя пары зь дзецымі  
у съветлых касьцюмах  
інтэлігентных капялюхах  
ходзяць ад клеткі да клеткі  
малыя просьць марозіва  
а бацька тлумачыць тэорыю Дарвіна  
паводле якое шымпазе й арангутангі  
атрымаюць у спадчыну  
усю сямейную нерухомасць

а пані Дарота стаіць ля ўваходу  
глядзіць на старэнкую касірку  
павольную быццам лемур  
касірка чухаеца пазяхае  
дрэмле час ад часу ў сваёй будцы  
але пані Дарота добра ведае  
што гэта самы небяспечны падвід  
тутэйшага zoo

## 4. Слабасці пані Дароты

яе кляштар съятое Марыі  
жыве сваім съціплым жыцьцём  
і пані Дароце нічога не застаецца  
як жыць сваім  
адносна кляштарным  
адносна съціплым жыцьцём

яна любіць паліць  
потайкі нешта гламурна-дамскае  
і глядзець праз акно як кляштарны дворнік  
зъмітае ў адну вялікую купу ля плota  
тлустыя кавалкі аблокаў цені  
падобныя нечым на брудныя майткі або насоўкі  
абрыўкі размовау і іншыя сімпатычныя рэчы

а яшчэ яна любіць маленкія кінатэатры  
у іхных утульных крэслах  
перажывае так востра й кранальна  
чужыя каханыні сямейныя драмы ўдачы  
і плача гаворыць што гэта ад сонца  
але нікому няма да гэтага справы  
ня слухаюць не спачуваюць і аніхто ня верыць  
бо  
анікога няма

## 5. Роспач сястры Дароты

засынаючы з галавой пад коўдрай  
пані Дарота часам гаворыць сама сабе  
ціха амаль нячутна  
а мела я ўс...ацы ўсе гэтыя пост і абет  
мне ўсяго 33 і я далёка ня Езус  
а мела я ў...ацы ўсе гэтыя страх і віну  
і паглядзім што на гэта мне скажа  
ранкам ці некалі потым  
моі нерасчуты Бог

## Дзёньнік медузы

A.

I

Мне не хапае мужнасьці прызнацца у паразе,  
аддзерці ад душы кару ілюзій. Пэўне,  
таму й катую ўласны глузд. У кожнай дозе  
твайго праклёну – вірус трэну, што гудзе ў венах.  
Шалее плеер на FM-е – нана-нана –  
“я твая танцорка на сёняня, танцорка за грошы”, –  
я памылка, я збой у сістэме, дурная загана...  
Толькі сълёзы ад сънегу ўваччу і кашаль душыць.

II

Съцісьні зубы, наперадзе доўгі тайм;  
гэты боль твой – фігня, бо ня ведаеш да чаго  
давядзе дарога ў сумнёўны ерушалайм,  
ля съвятыняў якога ня скажаш ужо “Ogo!”.  
Бо твой поўдзень і поўнач, і заход, і твой усход  
не гавораць нічога – ніякіх каардынат.  
Нібы ў рыбіны, прагна ловіць паветра рот,  
і душа вылятае ў нікуды, нібы астранаўт.

III

Эх, зімовы пейзаж, геаметрыя раю!  
Будні дзень для душы, але съвята для вока.  
Заваліцца б зь віном да якога шахрая,  
а пасылья да дзяўчыны, а зь ёю – ў далёкі

прамысловы раён на ўскрайне места,  
дзе стаіць даўгабуд; і зь ягонага даху  
падглядаць нерухома пад посьвіст зюйд-весту,  
як съвятло адступае за ўзылесак, на заход.

IV

У нутры шкрабаюцца коткі і каты,  
што рыхтуюць сэрцу чарговую буфанаду.  
Не каўтаю гарэлкі, барбітуратаў  
і астатніх падманак. Даводжу да ладу  
рамяство вымаўленыя складаных рэчаў,  
бо ад простых цягне ў макабр, у пастку,  
бы адную жанчынку – на рэйкі легчы...  
Лепей, ландух, насунь карнавальную маску!

V

Хай бадлеры гадуюць свае хімеры –  
адчыні вакенца й любы наведнік  
занатуе ў ноутбуку твае памеры,  
назаве падвід, занясе ў даведнік.  
У адкрытым съвеце няма таямніцаў –  
ёсьць прыватны доступ да процьмы скарбніц:  
дон жуаны, садомы, гамеры, феліцы...  
Цісьні гузік – чаму затрымаўся твой палец?

VI

Увайдзі, на дразда ціхі посьвіст кіруй,  
стукат дзяতла ці кволае кнігаўкі съпей.  
Што пабачыш – у памяць сабе занатуй:  
цёмны лес, павуціньне. Чаго не хацеў  
ци хацеў – атрымай: холад, лета, харон.  
Альбо гэтак: гармонія, гурыі, мёд.  
Пераключыцца разум на off замест on  
і душа назаве Адрасату свой код.

## VII

Выйшаўшы на балкон, на чарговай п'янцы,  
са сваёю нудой застаешся сам-насам:  
бо даўгія труізмы ня маюць шанцаў  
ды і паўзы набралі крытычнае масы.  
Цыгарэта, пагляд, што завіс у небе.  
У абодвух палоў усё тыя ж ролі:  
гільдэнстэрн-разенкранцы, няўдалая фэбы...  
Беражы сваіх клоўнаў, съятая Дольлі!

## VIII

Ты кажаш, культура – нішто, другарадная цацка,  
што каштоўнымі ёсьць у жыцьці  
дзейны вопыт і вынік.  
Вось і барбары думалі так. Але ўсё ж не зынянацку,  
не з пустога, абжыўшы прасцягі, забацалі Рынак,  
прыпыніліся ў засені картэзіянскіх выгодаў,  
на руінах якіх утрапёна зьбіраем складанку –  
цягне долу ўсё больш з кожным месяцам, годам,  
нібы сонца, пізанскі наш гмах. Дачакаемся ранку?

## IX

Съпяць ужо грамадзяне краіны – глыбокая ноч.  
У калодзежы страху мой тварык а-la пікасо:  
пасярэдзіне рот-простакутнік і вока наўзбоч.  
Я зывіваюся ў ложку, табой разламаны. Сон,  
бы съпектакаль, сарваны ягоным жа гледачом,  
на пасъля пераносіцца. Ты мне дала ключы  
да маіх жа пустых сутарэнняў, карцінку – вачом,  
глазду – цішу, ў якой ён,  
нібыта ў пустэльні, крычыць.

## X

Зрэшты, ня трэба трагікі і сантыментаў.  
Сябе шкадаваць – прыкмета слабога духу

і – прыроднага скоцтва. Як тамака у паэта? –  
“Вер болю свайму, але не нырцуй у скруху”.  
Вось гэта і ёсьць формулавай спасціжэння  
(толькі яна кшталтавацьме тваё cogito),  
дыбай, якая здольная даць збавеньне.  
Бо хіба што адно багі ня сплачваюць мыта.

## XI

Мой халодны разум падобны да плыткай медузы.  
Што ўратуе мяне, як ня хуткая метамарфоза:  
быў нарцысам – зрабіўся арфеем,  
абраньнікам музы.

У жыцьці не ратуе, да жалю, статычная поза,  
да якое, прызнаюся, маю вялікую схільнасць.  
Вось і зараз сяджу, паўтараю сваёй эўрыдыцы  
ролю блізкага ёй персанажу ў страху скінуць  
прочкі маску зь сябе, пад якою – твар чужаніцы.

## XII

Выпаўзаючы наўздагад з катакомбаў сумніву,  
я ня ведаю, што чакацьме мяне ў фінале.  
Хочаш пэўнасці, але маеш хіба што ксіву  
на бясплатную съмерць у халоднай пустой кіназале,  
дзе мігціць на экране кіно без твайго удзелу.  
(У падобныя хвілі малюеш сябе героем).  
Бы душа, што глядзіць з настальгіяй  
на ўласнае цела,  
я трymаюся за мінулае разумам, скутым табою.

## Дывертысъмент для ІК

1.

Я пішу табе зь цемры – выдаткі работы.  
Мой кампутар шалее, пачуцьці – таксама.  
Безь цябе пражываю жыцьцё зь неахвотай:  
дай, галубка, мне, нью, хаця б тэлеграму,  
  
каб я мог дацягнуць да наступнае дозы,  
каб глядзець на людзей не з агідай, а жалем.  
Наплываць на выгоды, прыбытак, ролс-ройсы,  
абы ты на мае не паклала скрыжалі.

2.

Я – арфей, словаблуд, мацюгальнік заўзяты –  
у памежнай правінцыі краю абсурду,  
час і rozум марнуючы ў порна і чатах,  
паратунак знаходжу у словах. Заўсёды  
  
ў палюбоўным разладзе з быцьцём і сабою  
ўсё адно пакахаць, бы той лох, цябе здолеў.  
Не люблю, маё сонца, здавацца бяз бою:  
пагуляйма – памучым сваю неспатолю!

3.

Гутэнтаг, майнэ кляйнэ вандроўная котка!  
У Берліне – лагода, а ў нас тут – шыза:

кормяць пернікам ды – не шкадуючы – плёткай  
(пра яе нехта Фрыдрых цудоўна сказаў).

Падарожкы – ёсьць ежа душы: азірніся  
і спазнаеш дагэтуль нязьведаны драйв.  
Нават я тут, у пекле, на днё, самым нізе  
сузіраю цікаўна татальны раздрай.

4.

Мне няма што сказаць, я маўчу. Ў майм целе  
ані кроплі сіл, у душы – распад.  
Каб забыцца, нырцуць у радыё- і тэле-  
акіян. Падкажы мне дарогу назад.

Мой тупік – безаблічныя лёгкія будні,  
што мяне прыручаюць, ад жарсыцяў і сноў  
адлучыўшы. Мой час – надта брыдкі ды брудны.  
Ажыві сваёй явай жыцьцёвае шоў.

5.

О, марлен мая дытрых, зіма ўжо мінула,  
а мы ўсё паасобку – ты нешта сипяваеш,  
я ж, па звычы, – маўчу, ні да чога ня чулы,  
акрамя як да словаў ды рыфмаў. Ці марыш  
  
адрачыся ад слабасцяў, непастаянства,  
што заносяць пад скuru ўтрапення хваробу?  
Самі пекла сабе й паслухмяная паства;  
мы з табою – бадзягі нязнанае пробы.

6.

Вось ізноў забухалі сябры ды суседзі  
ў карнавалах сьвяточных знайшоўшы ратунак  
ад сябе і ад бліжніх. Ці ты, мая ледзі,  
гэтаксама нявечыш свой rozум і шлунак?

Захавайма сваёй бесклапотнасьці лёхі,  
дзе – душа, а ня дух забрадзілага збожжа.  
Весялосці і торчу няма ані трохі  
ў іхнім ціхім і патрыярхальным бязбожжы.

7.

Новы мэр паказаў сябе вельмі прыстойным.  
Пані М. падарылі кватэру й каляску.  
У Багдадзе й Нью-Ёрку ўсё неспакойна.  
Адчынілася крама “Кансервы, кілбаскі”.

Вось калаж: ён рэальны, таму й бессэнсоўны.  
Бы паштоўка зь любога зь пяці кантынентаў.  
Маёй памяці мех скарбам гэтакім поўны.  
Ты ж – зынішчаеш яго кожнай ночы дашчэнту.

8.

Кансыпратар уласных параз і жаданьняў,  
як люблю я прачнуцца адзін у кватэры –  
смакаваць цыгарэту гадзінаю ранніяй,  
слушаць лялечак злых у айчынным этэры;  
  
аддавацца кароткім шчасльвым імгненіням,  
у якія ты – човен паўзьверх акіяну;  
піць гарбату й сачыць, як паўзуць па калене  
і цяплом спавіваюць праменін-ляяны.

9.

Паказальна-узорны ансамбль алкаголікаў,  
што ад бару нуды да рыгалаўкі радасці  
несупынна дрэйфуе, мяняючы столікі  
й, нібы пляшкі, – гады. Да найглыбшага дна дайсыці,  
  
калі ўсё ўжо сваё, – вось уzechа адзіная.  
Іраністы, юрліўцы, гульцы апантаныя...

У хмяльным віртуале чароўнай ундзінаю  
ты прыходзіш і ўміранасць дарыш жаданую.

10.

Як табе ў Бангкоку, тайландскія цуды  
ци даюць асалоду вачом, ці ўзрушэнье  
робіць вэрхал у думках? Між нашых спарудаў  
фіг ты фарбаў такіх сузірацьмеш бражэньне.

Там ты, котка, свабодная ў дзеях і словах,  
што тубыльцам тамтэйшым, напэўна, да с...акі.  
Зрэшты, як і тутэйшым. Вербалыны мой сполах  
не пакінь без адказу – дашлі фатакарткі!

11.

Шмат прывабнага маюць былыя калоніі:  
сексуальнасьці слодычы, пошапт архаікі...  
Там калі і канаеш, дык толькі ў агонії.  
У далёкіх мясцінах шалёнай арганікі  
  
зайважаеш на тварах знаёмыя прыцемкі  
(іх і дома хапае ў вачох суайчынікаў).  
Занясі ўсё ў свае штовячэрнія зацемкі,  
у маленькі ноутбук падарожнага кініка.

12.

Завучыўшы на памяць ўсе сутры і манtry,  
ты, нарэшце, вяртаешся з доўгіх ваяжаў.  
Як сустрэне цябе твая родная кантры?  
Ці усьцешыцца вока знаёым пейзажам?

Доўгі сон. За акном – пыл і гул аўтабану.  
Ты гатовая здохнуць з нуды або грыпу.  
Але гэта мінае й ты зноў закахана  
і з азартам глядзіш на насьценную мапу.

## харкаўскі накцюрн

0.3.

мы сядзелі й глядзелі адно на аднаго  
і час становіўся густым нібыта нафта  
нашых аголеных целаў агульны вагон  
ляцеў у нікуды згодна з зорнаю картай

і тыя планеты што бачылі мы ў акно  
адпавядалі каметам у цёмных сэрцах  
кроў закіпала быццам у рондлі віно  
і скура гарэла ад моцных мілосных съпецый

ночныя промні лягалі табе на твар  
як лягае пыл на прыдарожныя травы  
мы ведалі што каханье – гэта тавар  
па якім застаецца толькі пустая тара

але ўсё тое неба што мелі мы над сабой  
усе цыгарэты спаленыя напару  
нам былі неабходныя як хмары  
маланцы як рулі патрэбны набой

## сэнтыментальны раманс

Дане

я чакаў цябе як нікога дагэтуль  
і патроху зрабіўся вялікай чакальнай залай  
я пасьпей убачыць дно а заадно і паусьвету  
і амаль не паехаў дахам ад смутку і шалу

мы ня ножкі цыркуля мы дзьве старонкі  
неразрэзаныя тонкім нажом пазнаньня  
наша жарсьць і каханье выходзяць вонкі  
як выходзяць на волю вязні і ўсё што стане

нашым прыватным апокрыфам я готовы  
перажыць з табою і жыць адною табою  
дзеля цябе я згодны на перамовы  
зь любою зь дзівюх сіл – добраю і ліхую

## Вялікая экспедыцыя да Бога

братам Вачоўскі

Уладар, гледзячы на манітор, націскае *delete*.  
 Ты ня плоціш ніякага мыта,  
 папросту трапляеш туды,  
 дзе квітненне прыгожы сад, дзе ў штольнях – Аід;  
 дзе ідyllія, згода, гул арханёльскай дуды  
 ды войскі шкілетаў.

Бог – несъмяротны вірус. Ня ўзважыўши ўсіх *pro et contra*, не спакаваўши рэчаў,  
 пакідаеш свой нібыта родны дом,  
 тубыльцаў, у жылах якіх рыбіная кроў.  
 Ты адгэтуль прыдумка, бадзяга, фантом,  
 насельнік пустэчы.

Выдалены са сьпісаў, забракаваны файл,  
 маеш добры шанец адтуль, зь Нябыту,  
 пераслаць фатакопіі карт,  
 запісаць на стужку анёльскі харал.  
 Там у запале, ўвайшоўши ў азарт,  
 зь незвычайнім спрытам

выкрадаеш сакрэты съмерці і таямніцы сноў.  
 Незаўважаным ценем вачыма нябогі  
 сузіраеш статкі гульпільвых душ.

Ідучы па съцежцы нязнаных сълядоў,  
 паўзь вялікае плато, бясконцы буш,  
 выходзіш на Бога.

Ты ўзыходзіш на ўзгорак, глядзіш скрэз туман  
 у бінокль і бачыш абрывы заводаў:  
 канвеер віны  
 вырабляе там духаў бяз дахаў. Старэнкі Пан  
 п'е нектары. Ён жорскі, дурны  
 і ніякага роду.

Ён ня мае ніякіх прэтэнзій. Яму ўсё адно,  
 што робяць ягоныя клоны,  
 якія ў іх зараз праблемы.  
 Ён бязжарсна стварае сваё кіно,  
 што ўвабрала ўсе жанры й сюжэтныя схемы.  
 Доўга і манатонна

круціць стужку, фіксуе банальны факт  
 як хамелеоны душ мяняюць колер.  
 У аб'ектыве бачыць, як Парадыз  
 ператвараецца ў калгасны сад;  
 як па сходах імкліва спускаецца ўніз  
 разнняволены ролер.

Перад Ім адкрываецца мёртвы прасцяг  
 з рапітчымі цельцамі даўгабудаў,  
 з мокрай ільсьністай іржой  
 на палотнах білбордаў; там войскі салаг  
 пад коўдрай лясоў, палі з анашой,  
 сховішчы цудаў.

У тамтэйшых ландшафтах звычайны цягнік  
 падаецца жалезным цмокам, богавай цацкай,  
 казачным чарвяком.  
 Час ад часу ты чуеш ягоны рык

і задаешся пытаньнем: “Дзе мой дом?”,  
бы корэш твой дацкі.

Нават на гэтых халяўных нябёсах, куды  
перабег з апраметных тунеляў  
у пошуках шчасьця, нідзе  
не знайсьці Эльдарада – аазісу, дзе вады  
зavalіся, дзе час не імчыць, ня йдзе,  
але выпадае з арэляў.

Ты таксама зьверху ўзіраешся ў гэты Садом,  
цырк, кунсткамеру, мегазвярынец,  
дзе нарадзіўся сам,  
назіраеш сафары анёлаў, якія гуртом  
бесклапотна шукаюць ахвяру. Гэтым гульцам  
патрэбны чужынец,

каб, як сыну стары Аўраам, выпусьціць кроў,  
не міргнуўшы вокам, па волі Боса.  
Ані ветру, ні хмар.  
Толькі роў арханёльскіх хароў  
далятае з далёкіх сфер. І вясёлы Цар  
гуляе лёсам.

Нібы каты зь цёмных вякоў, Святы Легіён  
вынішчае ваколіцы сьвету  
ад брыдкіх і грэшных істот.  
Некранутая райская кома, летаргіка, сон.  
Творца робіць у мозгу хады, нібы крот,  
адкрывае сакрэты.

Ён засеў, нібы костка ў чарэшні, ўнутры.  
Твой маленькі перпетуум мобіле,  
злы Карабас.  
Ён ляжыць у лайніе і лунае ўгары.

І калі ты пытаеш сябе “Was ist das?”  
і па некалькі крапляў

выціскаеш усю сваю радасць і гной,  
Ён кладзе табе ў рукі  
нябачны белет.  
Уваскрэслы, ступаеш на глебу, як Ной.  
І, як голуба, рот выпускае ў сьвет  
першыя гукі.

...я адчуваў як вызваляюся  
ад лішку энергіі  
якой надзяліла мяне маладосьць...  
Анджэй Бурса.

## Будзень паэта

паэт прачынаецца аб 11.20  
правіць пару радкоў  
ва ўчорашнім вершы пра красу съвету  
выпівае гарбаты выпальвае дзъве цыгарэты  
пасыля чытае Клаўса Мана ў сарціры

а 12.40 выбіраецца ў краму  
але ў парку зас...аным лабрадорамі і пекінесамі  
сустракае некалькі сучыных сыноў  
як звычайна просяць нечага  
атрымаліваюць па зубах  
паэт таксама зарабляе па яйках

вярнуўшыся ў пакой  
з хлебам макаронамі і пабітымі яйкамі  
перакрэслівае пару радкоў  
ва ўчорашнім вершы

—  
дзень выдаўся надзвычай паэтычны  
увечары трэба будзе пачаць новы верш  
пра гэтую клятую красу съвету

## Зъмест:

### I. Вертэрыяды....3

- Tabula rasa*.....3  
*Пасланьне да маладога вертэра*.....7  
*Mroi, мроі*.....9  
*Арфей*.....11  
*Дэкарт па-беларуску*.....13  
*Пralетар зонг*.....14  
*Супермаркет адзіноты*.....15  
*Дзевяностыя forever*.....16  
*lucky strike*.....18  
*In the death car we're alive*.....20  
*Vigilia*.....22  
*11-я запаведзь*.....24  
*пена будняў*.....26  
*Калыханка*.....27

### II. Дывертисьменты, напісаныя пад кайфам.....28

- Ударозе, пад кайфам*.....28  
*Рандэву I* .....31  
*Рандэву II* .....33  
*Рыжскія сектэты*.....34  
*начны кракаў*.....36  
*Intercity*.....38  
*sunshine reggae*.....40  
*азія для бедных*.....41  
*белавежская адысея*.....43  
*black sabbath in lemburg*.....44  
*адысея-2007* .....45

### III. Душэўныя пакуты выхаванца С. ....46

- Маладосьць*.....46  
*Крызіс сярэдняга веку*.....47  
*Памяці сябе*.....48  
*Места*.....50  
*Intermezzo*.....51  
*Квест*.....52  
*Pange, lingua*.....54

Сталеньне.....	55
Тры вершы паводле Роберта Фроста.....	56
“...магчымасьць спачуваньня як слупок...” .....	59
Восень.....	60
Nocturama	61
Вечар звычайных цудаў.....	62
Хутар са слановae косьці.....	63
папулярная психатэрапія.....	64
Вінтоўка.....	65
“...На распухлае воблака сэрца...” .....	66
Pub-scrolling у пошуку Гармоніі.....	67
аўтаматычная лінія няўдач.....	68
Верш перад сном.....	69

#### **IV. Лёгкі жанр.....71**

Хаўтурны санет.....	71
Бізнес.....	72
Каліфорнія.....	73
Нямецкае порна.....	74
Лаві момант! .....	75
Санеты да Франчэскі: .....	76
Некалькі словаў пра кахранье.....	76
У горадзе.....	76
1,5 санеты ў самалёце.....	77
Неагатычны трывлер.....	78
Народныя матывы.....	80
Падарожжа на ўскраіну ночы.....	81
Вальс “Крыжачок” .....	83
Ідылія.....	84
Parade alle.....	85
Хрыстос – чырвоны нос.....	87
Навагодне-каляднае рэгі.....	88

#### **V. Тайм-аўт.....89**

Шолах моўкнасьці.....	89
Стансы для Старога Берасьця.....	90
Кансспект аднаго жыцьця.....	92
Плач Рэспублікі.....	93
fin de siecle.....	94
Гісторыка: .....	95
1. Князь.....	95
2. Правінцыя.....	95

3. Гандляр.....	96
4. Рэч.....	97
5. Стапіца, ранак.....	98
Хронікі звычайнага.....	99
Шляхціц Забавецкі перад съмерцю.....	100
Partizanen’44 .....	102
дом апошніх ветэранаў.....	103

#### **VI. Modern wars.....105**

Рэпартараж з месца падзеяў.....	105
Запомні гэтую ночь.....	107
Эпілог (які дапускае працяг).....	109
Утопія.....	110
Тэрарыст, будні дзень.....	112
Зацішка, 5 хвілінаў паслья.....	113

#### **VII. Піларама жарсьці.....114**

Серэнада.....	114
законы логікі і фройда.....	115
Жыцьцё нонстоп: .....	116
1. нічога добрага чакаць ня варта.....	116
2. Гатэль.....	117
3. нічога цікавага ў гэтым вершы не адбываецца.....	117
4. Жыцьцё нонстоп.....	119
5. На ўскрайне съядомасьці.....	119
6. Танцы на падваконьні.....	120
7. Finita la tragedia.....	121
Дзьве элегіі.....	122
Уяўнае падарожжа.....	124
блюз.....	126
Сястра Дарота.....	127
Дзённік медузы.....	130
Дывертысмент для IK.....	134
харкаўскі нактурн.....	138
сентыментальны раманс.....	139

#### **P. S.**

Вялікая эксыпедыцыя да Бога.....	140
Будзень паэта.....	144

### **Съцісла пра аўтара:**

Сяргей Прылуцкі – паэт, празаік, перакладчык з ангельскай, польскай, украінскай моваў. Нарадзіўся ў 1980 годзе ў Берасьці. Фіналіст літаратурных конкурсаў імя Н. Арсеньевай (2002), імя У.Караткевіча (2004), да 100-годдзя газеты “Наша Ніва” (2006), якія ладзіліся Беларускім ПЭН-цэнтрам, стыпендыят праграмы Homini Urbanes (Кракаў, 2007). Удзельнік Міжнародных паэтычных фестываляў “Druskininkai Poetic Fall” (2006, Друскінінкай-Вільня), “Порядок слов” (2006, Менск), “Кіеўскія лаўры” (Кіеў, 2007), чэшскага літаратурнага фестывалю “Месяц аўтарскага чытаньня” (Брно, 2007).

*Літаратурна-мастацкае выданьне*

**Сяргей Прылуцкі**

**Вершы**

Бібліятэчка часопісу "Дзеяслоў"

Выпуск 7

Рэдактары **Андрэй Хадановіч,**  
**Барыс Пятровіч (Сачанка)**  
Мастак **Генадзь Мацур**  
Вёрстка **Людміла Фомчанка**  
Карэктар **Анатоль Івашчанка**

Адказны за выпуск Уладзіслаў Сілянок

Здадзена ў набор 20.06.2007 г. Падпісана да друку 8.08.2007 г.  
Фармат 84x108<sub>z</sub>. Папера афсетная. Друк афсетны.  
Аб'ём — ул.-выд. арк. Наклад асобнікаў. Заказ №

Выдавецства "Медысонт".

Надрукавана ў друкарні СТАА "Медысонт",  
ліцэнзія №02330/0056748 ад 22.01.04.  
220004, Менск, вул. Ціміразева, 9.

